



Пачым летняя смаката? Карспандэнт «Звезда» паглядзеў, якія сезонныя прысмакі можна знайсці на Камароўцы і колькі даядзена выдаткаваць грошай, каб крыху падсліваць свой арганізм вітамінамі. **СТАР 3**



Валанцёрскі рух у любой сферы — гэта важная частка культуры, якая вучыць людзей, што не ўсё ў іх асабістым жыцці і навакольнай свеце залежыць ад пастаноў дзяржавы і таго, што пасыплецца з неба. **СТАР 6**



Самая вялікая адметнасць менавіта частка культуры, якая спевы ўперахлест, як называюць мясцовую манеру выканання песень самі захавальніцы традыцыі. **СТАР 8**



Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.

Аляксандр ЛУКАШЭНКА: «НАСТАЎ ЧАС ПЕРАЙСЦІ ДА БОЛЬШ СКЛАДАННЫХ ФОРМ СУПРАЦОЎНІЦТВА БЕЛАРУСІ І КУБЫ»

Беларусь і Куба павінны пераходзіць ад простага гандлю да больш складаных форм эканамічнага супрацоўніцтва. Такое меркаванне выказаў учора Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы ў Гаване са старшынёй Дзяржаўнага савета і Савета міністраў Кубы Раулем Кастрасам, перадае БЕЛТА.

У прыватнасці, узаемадзейненне дзвюх краін можа выйсці на новы ўзровень у сферы прамысловасці, сельскай гаспадаркі, інфарматыкі, біятэхналогіі.

З улікам таго што на Кубе эксплуатаецца больш за 14,5 тыс. беларускіх трактароў, амаль 5,5 тыс. грузавікоў МАЗ, каля 90 кар'ерных самазвалаў БелАЗ, Беларусь гатова аказаць садзейнічанне ў стварэнні на Кубе цэнтра па рамонтзе і мадэрнізацыі, а ў перспектыве — і па зборы трактароў, а таксама іншай аўтарактарнай і будаўнічай тэхніцы для задавальнення патрэб Кубы і суседніх краін.

У якасці першага кроку можа быць рэалізаваны праект па стварэнні цэнтра па аднаўленні і мадэрнізацыі беларускіх трактароў на базе вызначаных кубінскім бокам прадпрыемстваў Міністэрства сельскай гаспадаркі. Спецыялісты Мінскага трактарнага завода гатовы пачаць прапрацоўку гэтага пытання з кубінскай бокам.

Беларускія спецыялісты гатовы таксама падключыцца да рэалізацыі на Кубе праектаў у сферы інфраструктуры, мадэрнізацыі нафтапрадукцыйных прадпрыемстваў і энергетычнай сістэмы, у сферы праектавання і будаўніцтва, а таксама паставак аўтамабільнай, будаўнічай і іншай тэхнікі.

Беларусь можа аказаць садзейнічанне Кубе ў стварэнні сучасных тэлекамунікацыйных і камп'ютэрных сістэм, праграмага забеспячэння, а таксама ў падрыхтоўцы адпаведных спецыялістаў. З улікам наяўнасці на Кубе кваліфікаваных спецыялістаў у галіне геалогіі, якія валодаюць рускай мовай, перспектывы напрамкаў супрацоўніцтва маглі б стаць рэалізацыя сумесных беларуска-кубінскіх праектаў у сферы геалагічных даследаванняў у Эквадоры, Нікарагуа, Балівіі і іншых лацінаамерыканскіх краінах.

Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу на той факт, што цяперашні візіт на Кубу праходзіць у год 20-годдзя ўсталявання дыпламатычных адносін паміж дзвюма краінамі. Прэзідэнт канстатуе, што за гэтыя гады беларуска-кубінскае ўзаемадзейненне выйшла на ўзровень стратэгічнага партнёрства.

Беларусь поўнацю падтрымлівае Кубу ў барацьбе супраць блакады з боку ЗША, заявіў Прэзідэнт краіны Аляксандр Лукашэнка. «Беларусь рашуча выступае за неадкладнае спыненне ганейнай блакады Кубы з боку ЗША», — сказаў Аляксандр Лукашэнка. На думку кіраўніка беларускай дзяржавы, галасаванне па гэтай рэзалюцыі ў ААН «з году ў год наглядна дэманструе, што захаванне бесэнсоўнага рудымента часоў «халоднай вайны» падрывае аўтарытэт саміх Злучаных Штатаў». «Мы выступаем за ўмацаванне добрасуседскіх адносін паміж дзяржавамі. За вырашэнне спрэчных пытанняў шляхам перагавораў і стварэнне ўмоў для бесперашкоднага супрацоўніцтва з усімі краінамі», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.


НАВАСЕЛЛЕ ў «ГАЕНСКИХ ВЫТОКАХ»



А ГРЯСЯДЗІБА «Гаенскія вытокі» ў вёсцы Гайна Лагойскага раёна адметная тым, што яна адкрывае наведнікам дзівосны свет жыцця пчол і асабліва працы на пчальніку ў час медазбору. Гаспадар сядзібы **Сяргей СЕЛЕХ** не толькі «прафесар» у пчальніцкіх справах, але і тонкі псіхалаг-экскурсавод — ён умее зацікавіць любога наведніка, не звважаючы на ўзрост і прафесію, захапіць у палон увагу і заўсёды нечым здзівіць. Нядаўна на «галюйнай» вуліцы пчальніку ў гэтай аграсядзібе з'явіўся яшчэ адзін вулейчык: у выглядзе не тое што хаткі — шыкоўнага дома-катэдра, у якім ёсць і дзверы, і вокны з аканцамі, і нават драбінкі да коміна. Няма пакуль толькі нумара і шыльдачкі з назвай вуліцы, але гэтая інфармацыя хутка з'явіцца. А «наваселле» ўжо адбылося. Сяргей Селях пасяліў (тэхналогія пасялення відаць на фотаздымку) нядаўна зпоўнены ім рой.

Анатоль КЛЯШЧУК. Фота аўтара.

ЦЫТАТА ДНЯ



Міхаіл ГРАБОУСКІ, форвард зборнай Беларусі па хакеі:

Я не згодны з думкай пра тое, што ў беларускага хакея няма будучыні. Як гэта — няма будучыні? Прасейце за ўсё сказаць, што няма... Нам трэба ў першую чаргу ўзмацніць нашыя дзіцячы спорт, надаваць увагу школам, тады будзе вынікі. А будучыня ў нашага хакея ёсць. Гэта ў тым ліку і тым дзеці, якія прыйшлі ў мой трэнервацкі лагер, і тым, хто займаецца ў дзіцячых школах па ўсёй краіне.

НАДВОР'Е СЕННЯ

Брэст	+ 17°
Віцебск	+ 19°
Гомель	+ 21°
Гродна	+ 16°
Магілёў	+ 20°
Мінск	+ 18°


Курсы замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 26.06.2012 г.

Долар ЗША	8290,00
Еўра	10350,00
Рас. руб.	250,00
Укр. грыўня	1026,43

Сёння — Дзень работнікаў пракуратуры

«СЁЛЕТА НЕ ВЫНЕСЕНА НІВОДНАГА СМЯРОТНАГА ПРЫСУДУ»

Чым выклікана прапа- нова Генпракуратуры прадаваць спіртное з 21 года? Чаму ў п'яных кіроўцаў дагэтуль не канфіскаваць аўтамабілі? Калі пачнуць штрафваць бацькоў за тое, што іх дзеці без нагляду гуляюць па начэх? Пра гэта і не толькі размаўляем з намеснікам Генеральнага пракурора Беларусі Аляксеем СТУКАМ.



гіх людзей. Таму я ўсведмаў, якая вялікая адказнасць на мяне ўскладзена. — Што асабіста для вас было самым складаным падчас працэсу? — Няпроста было працаваць ва ўмовах псіхалагічнага ціску з боку СМІ. Асобныя журналісты свядома скажалі факты, якія даследаваліся ў судзе, давалі суб'ектыўныя ацэнкі прад'яўленаму абвінавачанню. Гэта ўплывала ў цэлым на псіхалагічную абстаноўку і патрабавала невялікага самавалодання. Але мы — я і двое іншых удзельнікаў групы дзяржаўных абвінавачваўцаў — справіліся. Захаваў бесстароннасць і сумленна выконвалі сваю работу.

— Усё ж чаму Уладзіслаў Кавалёў памянуў свае паказанні ў судзе? — Я думаю, што гэта абарончы рэакцыя. Калі чалавек трапіць ў складаную сітуацыю, ён падсвядома шукае выйсце з яе. Чамусьці Кавалёў палічыў, што для яго будзе лепш, калі ён памяне паказанні. — Вы прасілі смяротнае пакарання для абодвух падсудных. Наволькі скла- да было прымаць такое рашэнне? — Мы з калегамі дакладна пераправа- ралі ўсе доказы падчас працэсу і да суд- вых спрэчак, бо, самі разумееце, сумненні тут недапушчальныя. Маральна, безумоўна, цяжка праціць пазбаўлення жыцця чалавека. Але ў гэтым выпадку пакаранне адпавядае злычынству, якое здзейснілі гэтыя людзі. — Дзімтрый Канавалаў да вырабу выбуховых прыстававанняў браў інфар- мацыю з інтэрнэту. Хлопец, які сёлета спрабаваў падаваць адзядзенне міліцыі ў Жлобіне, «адукоўваўся» там жа... — Я сам пераканаўся, што падобнай дэструктыўнай інфармацыі ў інтэрнэце больш чым дастаткова. І гэта ненармальна. Дзяржаўным органам трэба падумаць над тым, як абмежаваць доступ да падоб- ных сайтаў. — Які яшчэ горкі вопыт вынеслі права- ахоўныя органы з гэтага няшчасця? — Страшных наступстваў тэрарыстыч- ных актаў 11 красавіка 2011-га і 3 ліпеня 2008-га можна было пазбегнуць, калі б Ка- навалава і Кавалёва своєчасова прыцягнулі да адказнасці за раннія «экспе- рыменты» з выбуховымі пры- **СТАР 2**

«МАРАЛЬНА ЦЯЖКА ПРАСІЦЬ ПАЗБАЎЛЕННЯ ЖЫЦЦЯ ЧАЛАВЕКА»

— Аляксей Канстанцінавіч, вы выступа- лалі галоўным дзяржаўнаваўцам па справе Канавалава і Кавалёва. Як адчулі- нялі даручэнне кіраўніцтва, што адчулі, калі даведліся, што менавіта вам да- вядзецца прымаць удзел у працэсе? — Гэта самая гучная справа ў гісторыі нашай краіны, тэракты закранулі лёсы мно-

самавалодання. Але мы — я і двое іншых удзельнікаў групы дзяржаўных абвінавачваўцаў — справіліся. Захаваў бесстароннасць і сумленна выконвалі сваю работу.

ВІНШАВАННІ ПРЭЗІДЭНТА

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў праку- рорскіх работнікаў і ветэранаў органаў пракуратуры Беларусі з 90-годдзем з дня ўтварэння пракуратуры Рэспублікі Беларусь.

«Беларуская пракуратура ўнесла значны ўклад у стварэнне прававой дзяржавы і ўмацаванне законнасці. Пракурорскі нагляд у сучасных умовах з'яўляецца неад'емнай часткай нацыянальнай сістэмы дзяржаўна-прававой абароны грамадзян, інтарэсаў грамадства і дзяржавы», — гаворыцца ў віншаванні. «Цяпер вашай асаблівай увагі патрабуюць пытанні каардынацыі барацьбы са злычынствамі і карупцыяй, а таксама любімымі праявамі непавагі да закону нашай краіны. Ад дакладнай і зладжанай дзей- насці пракурорскіх работнікаў у многім залежыць стабільная праца дзяржаўнага механізма, накіраваная на вырашэнне сацыяльна-палі- тычных і эканамічных задач, — адзначыў кіраўнік дзяржавы. — Уплу- ненны, што вы і далей будзеце з поўнай адказнасцю і самаадданым сумленна і аддана служыць дзяржаве, грамадству і закону».

Аляксандр Лукашэнка пажадаў пракурорскім работнікам і іх блізкім моцнага здароўя, шчасця і дабрабыту.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка павін- шаваў Старшыню Кітайскай Народнай Рэспублікі Ху Цзіньтаа, кітайскіх тэйканатаў, вучоных, інжынераў і ўсёх кітайскі народ у сувязі з новым трыумфальным дасягненнем Кітая ў асваенні касмічнай прасторы — паспяховым запускам пілатуемага кас- мічнага карабля «Шэнчжоў-9».

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка павінша- ваў Мухамеда Мурсі з выбараннем на пасаду Прэзідэнта Арабскай Рэспублікі Егіпет.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

ПРЭЗІДЭНТАМ ЕГІПТА АБВЕШЧАНЫ ІСЛАМІСТ МАХАМЕД МУРСІ

Выбарчая камісія Егіпта аб'явіла афіцыйныя вынікі прэзідэнцкіх выбараў, павод- ля якіх найбольшую колькасць галасоў атрымаў лідар умеранага ісламскага руху «Браты-мусульмане» Махамед Мурсі, паведамляюць інфармагенцтвы. Ён набраў 51,7% галасоў, у той час як за яго апанента, экс-прэм'ера Ахмеда Шафіка, прага- ласавалі 48,3% выбаршчыкаў. У сталіцы Егіпта ўзмоцнены меры бяспекі, будынак выбарчай камісіі акружаны танкамі.

КАТАР МАЕ НАМЕР УКЛАСЦІ 5 МЛРД ДОЛАРАУ У ЭКАНОМІКУ КІТАЯ

Улады Катару заўяўляюць, што звярнуліся ў Кітай з запытам на буйную ўкладанні ў кітайскі фондавы рынак: па інфармацыі «Сінхуа», гаворка ідзе пра 5 млрд долараў, што ў пяць разоў перавышае існуючую квоту для замежных інвестараў. Паведамленне з'явілася праз некалькі дзён пасля таго, як кітайскія ўлады абвясцілі аб намеры змяніць правілы ўваходжання на рынак для замежных інвестараў. Змены, якія ў цяперашні час прапануе рэалізаваць кітайскі рэгуляцыйны орган, таксама ўключаюць у сябе павышэнне долі замежных сродкаў у капітале кітайскіх кампаній з 20% да 30%. Катар і Кітай актыўна супрацоўнічаюць у газавай сферы. Менавіта з гэтай дзяржавы Персідскага заліва ў Кітай паступае значная частка звадкаванага прыроднага газу — каля 5 млн тон штогод.

ІСПАНІЯ АФІЦЫЙНА ПАПРАСІЛА У ЕС ДАПАМОГІ ДЛЯ СВАІХ БАНКАЎ

Іспанскія ўлады афіцыйна запрасілі ў Еўрасаюза фінансавую дапамогу для рэ- капіталізацыі сваіх банкаў. Пра гэта паведамляецца ў блогу анлайн-газеты The Telegraph, прысвечаным даўгавому крызісу еўразоны. Па інфармацыі агенцтва «Франс Прэс», Мадрыд працягвае ў ЕС да 100 міль- ярдаў еўра. Дакладная сума будзе вядомай пасля дадатковых перамоў. У канцы мінулага тыдня незалежны аўдытары апублікавалі вынікі праверкі, якая паказала, што іспанскім банкам у выпадку абвастарэння крызісу спатрэбіцца да 62 мільярдаў еўра дадатковага капіталу. Усе яны ўжо атрымлі- валі дзяржаўную дапамогу.

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

СІРЫЯ: У НАТА З'ЯВІЛАСЯ ПАДСТАВА?

Разведвальны самалёт ВПС Турцыі F-4 Phantom быў збіты ў мінулыя пятні- цы паліцыя ці ўнутры мяжы Сірыі. Ён узняўся з авіябазы «Эрхак» у правінцы Малацыя на паўднёвым усходзе Турцыі і знік з экрану радару праз паўтары гадзіны пасля ўзлёту ў паветранай прасторы Міжземнага мора. Сірыя заявіла, што збіла турцкі самалёт над сваімі тэрытарыяльнымі водамі пасля яго ўвар- вання ў сваю паветраную прастору. Афіцыйны прадстаўнік МЗС Сірыі заявіў у суботу, што тое, што адбылося, «не варта разглядаць у якасці верагай актыві ў дачыненні да Турцыі» або агрэсіі, і гаворка ідзе толькі аб абароне суверэнітэту краіны. Аднак кіраўнік МЗС Турцыі Давутоглу ў нядзелю заявіў, што самалёт быў збіты ў міжнароднай паветранай прасторы і ўпаў у тэрытарыяльныя воды Сірыі.



Інцыдэнт са збітым турцкім самалётам мог быць права- каўніцкі, каб развязаць вайну супраць Сірыі. Такую думку ў інтэрв'ю праграме «Весткі тыдня» тэлеканала «Расія-1» выказаў прэзідэнт Акадэміі геапалітычных праблем, былы начальнік галоўнага ўпраўлення міжнароднага ваеннага супрацоўніцтва Міністэрства абароны Расіі Леанід Івашоў. «Так яны дзейнічалі і ў сітуацыі з Лівіяй, так і ў Югаславіі мы назіралі, так што вось тут, хутчэй за ўсё, была права- каўніцкая», — сказаў Леанід Івашоў. На яго думку, інцыдэнт з турцкім самалётам можа стаць пачаткам вайны. Турцыя ўжо запатрабавала склікання ў аўтарак рады НАТА, членам якой яна з'яўляецца, для абмеркавання сітуа- цыі, паведамляе турцкая тэлекампанія NTV са спасылкай на крыніцы ў штаб-кватэры Паўночнаатлантычнага альянсу. Праўда, шэраг аналітыкаў сумняваюцца, што інцыдэнт з F-4 — падстава дастаткова сур'ёзная для пачатку міжна- роднай ваеннай аперацыі. «Пакуль Расія і Кітай захоўваюць свае цяперашнія пазіцыі, НАТА нічога не можа зрабіць», — заявіла аналітык Цэнтра міжнародных палітычных да- следаванняў Роза Болфур у гутарцы La Stam.

КОРАТКА

Колькасць моладзі ў Бе- ларусі на пачатку 2012 года склапа 2 млн 291 тыс. чала- век — гэта кожны чацвёрты жыхар рэспублікі, паведамлілі ў Нацыянальным стацыстыч- ным камітэце. Да катэгорыі моладзі належыць насель- ніцтва ва ўзросце ад 14 да 31 года. У гарадах пражываюць 82 працэнты моладзі краіны і 82% працэнтаў — у сель- ской мясцовасці. Колькасць моладзі ў сельскай мясцовасці за апошнія 12 гадоў змен- шалася на 174,6 тыс. чалавек (на 30 працэнтаў). За перыяд з 2000 па 2011 год з вёскі ў горад выехалі больш як 500 тыс. чалавек ва ўзросце ад 14 да 31 года, а прыехалі ў вёску на пастаяннае месца жыхарства з горада больш за 300 тыс. чалавек.

Беларускі сотавы аперат- тар МТС павялічвае з 2 ліпеня тарыфы на міжнародны роў- мінг. Пры гэтым у лютым гэта- га года кампанія павышала ўво- ўво тарыфы на роўмінг, а 12 сакавіка МТС узняў абаненц- кую плату, цэны на выхадныя званкі і паслугі мабільнага інтэрнэту. Тады асобныя та- рыфы падаралі на 20-25 працэнтаў.

ЧЫМ Я МАГУ ДАПАМАГЧЫ ЛЮДЗЯМ?

Марына ДЫМКОЎСКАЯ, псіхалаг-псіхатэрапеўт, эскалаг РНПЦ «Неўралогія і нейрахірургія»:

— Я паступова асвойваю новыя віды дзейнасці ў рэчышчы псіха- логіі. Свободна працую як у сімптом-арыентаваным кірунку (каротка- тэрміновыя інтэрвенцыі, гіпатэрапія, эмацыянальна-стрэсавая тэрапія), так і ў кірунку асабова арыентаваным (цялесна-арыентаваная тэрапія, аналіз, кагнітыўна-паводзінавыя метады). Дзесяць гадоў таму мяне мала цікавіў псіхааналіз, а цяпер я з ахвотай гатовая гураўзіцца і ў яго! У сваёй рабоце з пацыентамі я выкарыстоўваю нейкі сімбіёз тэхнік, аднак да ліку асноўных кірункаў адносяцца цялесна-арыентаваная і трансавія тэхнікі, «шаманскія замарочки», а яшчэ ўсялякі арт-штучкі і «казкі-падказкі». Я магу дапамагчы людзям з псіхасаматычнымі праб- лемамі, залежнасцямі, неўраўнаважанымі і паводзінавымі парушэннямі, праблемамі ў сям'і, праблемай асобнага росту. Работа можа ажыц- цяўляцца як у індывідуальным парадку, так і ў пары, групе.

Віктар НОВІКАЎ, намеснік начальніка ўпраўлення інфармацыі і грамадскіх сувязяў Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі:

— Калі гаворыць пра журналістаў, якія, як заўсёды, жадаюць наіхутч-эй здаць матэрыял у нумар, то ім я імкнусь аператыўна прадастаўляць патрэбную інфармацыю або каментарыі. Маладым жа калегам-аслу- жыўцам дапамагаю іншым чынам: вучу, дзе гэтую самую інфармацыю знаходзіць і як яе правільна падаваць. А ўвогуле я веру ў прычыны (зак- он) бумеранга і таму імкнусь нікому ў дапамогу не адмаўляць.

Любоў ВАРОНІНА, дацэнт кафедры геранталогіі і герыятрыі БелМАПА, кандыдат медыцынскіх навук:

— Мне хацелася б, каб нашы людзі былі больш здаровымі і жы- лі даўжэй. Для дасягнення такой мэты даводзіцца шмат тлумачыць і расказваць. Будучым урачам — аб тым, што трэба сачыць за ўласным здароўем, быць такім спецыялістам, якому пацыенты будуць дзякаваць і з якога браць прыклад... А сталым людзям, якія прыходзяць у Дом ветэранаў на пасяджэнне Школы трэцяга ўзросту, — якім жа вынам дасягнуць пажаданага даўгажывання. Я дапамагаю людзям сваімі веда- ми, садзейнічаю ўсведамленню таго, што нельга спадзявацца толькі на таблетку, вельмі многае залежыць канкрэтна ад нас саміх, нашага жадання быць дужымі, прыгожымі, з добрай памяццю і г.д.

Святлана БАРЫСЕНКА.



ПАДЗЯКА ПРЭЗІДЭНТА БЕЛАРУСІ АБ'ЯЎЛЕНА ДЗЕСЯЦІ СТУДЭНТАМ

За выдатныя поспехі ў вучобе, прыкладныя паводзіны і актыўны ўдзел у грамадскіх жыцці Падзяка Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб'яўлена дзесяці студэнтам. Аднаведнае распардажэнне падпісаў кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка.

Падзякі Прэзідэнта ўдастоены студэнты пятага курса гуманітарнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта Ірына Гудзко, Віцебскай дзяржаўнай акадэміі ветэрынарнай медыцыны Арцём Ігнаценка, факультэта радыётэхнікі і электронікі БДУІР Вольга Казлова, фізічнага факультэта Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Францыска Скарыны Генадзь Марозаў, факультэта горнай справы і інжынернай экалогіі БНТУ Вадзім Марціновіч, эканамічнага факультэта Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта Лізавета Надзеіна, факультэта мастацтваў Інстытута сучасных ведаў імя А.М. Шырокава Вольга Плішча.

Акрамя таго, Падзяка Прэзідэнта аб'яўлена курсанту пятага курса факультэта сувязі і аўтаматызаваных сістэм кіравання Ваеннай акадэміі Рэспублікі Беларусь Юліі Фільчук, студэнтцы шостага курса лячэбнага факультэта Гродзенскага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта Алене Ярмолік і студэнту чацвёртага курса эканамічнага факультэта Беларуска-Рэйскага ўніверсітэта Андрэю Яфрэмаву.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

У ГОНАР СВЯТОЙ САФІІ

У Мінску распачаўся хрэсны ход, прымаркаваны да 400-годдзя спачыну святой княгіні Сафіі Слуцкай, апякункі сям'і і мацярынства.



У нядзелю па сталічных вуліцах рушылі праваслаўныя вернікі. З малітвай на вуснах, з харугамі ў руках і абразом святой праведнай Сафіі Слуцкай з каўчэгам са святымі мошчамі праведніцы. 11-дзённым шлях паломнікаў пралягае праз гарады і вёскі Міншчыны (Самахаўлавічы, Станькава, Энергетык, Узду, Капыль, Грэск) і завершыцца 6-га ліпеня ў Свята-Міхайлаўскім саборы Слуцка.

Праціаерэй Аляксандр Шырытон, кіраўнік паломніцкага аддзела Беларускага Экзархата, распавёў «Звяздзе», што гэта першы падобны хрэсны ход у гонар святой Сафіі, які пачаўся ад Свята-Духава кафедральнага сабора, дзе спачываюць нятылены астатні святой. На тэрыторыі Мінска ў ім прымалі ўдзел прыкладна 7 тысяч чалавек. Сярод іх пераважала моладзь. Акрамя таго, разам з вернікамі ішлі святары. Узначаліў працыю епіскап Барысаўскі Веніямін». На працягу хрэснага ходу будуць праводзіць не толькі набажэнствы, але і духоўна-асветніцкія гутаркі. У планах — канцэрты духоўнай музыкі, а таксама дэманстрацыі кінастужкі, прывесенай жыццю святой Сафіі. «Хочацца, каб мерапрыемствы з розных бакоў пазнамілі людзей з жыццём святой, а таксама жыццём праваслаўнай царквы», — дадаў протаіерэй Аляксандр Шырытон.

Тарас ШЧЫРЫ.

Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь выказваюць глыбокае спачуванне дзяржаўнаму сакратару Савета Бяспекі Рэспублікі Беларусь Мальцаву Леаніду Сямёнавічу ў сувязі з напатакшым яго вялікім горам — смерцю брата.

ЖАРСЦІ НА ЦТ: ЛЕПШ З'ЕСЦІ ШПАРГАЛКУ, ЧЫМ БЫЦЬ ЗЛОЎЛЕНЫМ «НА ГАРАЧЫМ»?

Цікавыя экспанат папоўніў нядаўна калекцыю «матэрыяльных доказаў» Рэспубліканскага інстытута кантролю ведаў, канфіскаваных ва ўдзельніку цэнтралізаванага тэсціравання.

Гэта абрывак паперкі памерам прыкладна два на чатыры сантыметры — усё, што засталася ад шпартгалкі, якую паспрабавалі адабраць у абітурыенткі падчас здачы цэнтралізаванага тэсціравання па матэматыцы, — расказаў журналісту «Звязды» дырэктар інстытута кантролю ведаў Мікалай ФЯСЬКОЎ. — Дзяўчына здавала ў аршанскім каледжы тэст па матэматыцы і, напэўна, каб пазбавіцца ад яўнага доказу сваёй віны, пры набліжэнні арганізатара вырасла ў самым прамым сэнсе слова з'есці сваю шпартгалку. Перада мной ляжыць усё, што ад яе засталася... Але факт застаецца фактам — за выяўлення ў экзамэнацыйнай аўдыторыі шпартгалкі абітурыенты выдаліваюцца з памяшкання і пазбавляюцца права пераздаць тэсціраванне ў рэзервовы дзень. Хоць, як сведчыць наш досвед, кожны год сярод парашальнікаў, адхіленых ад удзелу ў ЦТ за мабільныя тэлефоны, несанкцыянаваныя калькулятары і шпартгалкі, абавязкова знаходзіцца такія, хто будзе спрабаваць зарэгістравацца для здачы ЦТ у рэзервовы дзень.

Дарэчы, перарэгістрацыя абітурыентаў для ўдзелу ў ЦТ у рэзервовы дзень будзе весціся з 27 чэрвеня да 1 ліпеня. Да здачы тэст-іспыту ў рэзервовы дзень будуць дапушчаны толькі абітурыенты, якія змогуць даказаць, што ў іх былі сур'езныя прычыны для таго, каб прапусціць экзамэн, напрыклад, прад'явіць даведку пра сваю хваробу. Калі абітурыенты ўдзельнічалі ў ЦТ у асноўны дзень, але не змаглі дапісаць сваю работу з-за пагаршэння стану здароўя, яны таксама змогуць скарыстацца рэзервовым днём.

Перарэгістрацыя для ўдзелу ў тэсціраванні ў рэзервовы дзень будзе ажыццяўляцца ў Брэсцкім дзяржаўным тэхнічным ўніверсітэце,



Віцебскім дзяржаўным тэхналагічным ўніверсітэце, Гомельскім дзяржаўным тэхнічным ўніверсітэце, Гродзенскім дзяржаўным ўніверсітэце імя Я. Купалы, Беларуска-Рэйскаім ўніверсітэце і ў Беларускам дзяржаўным ўніверсітэце. Для перарэгістрацыі неабходны пропуск на тэсціраванне, якое было прапушчана, дакумент, які сведчыць асобу абітурыента, і дакумент, які пацвярджае уважлівую прычыну няяўкі. Трэба мець на ўвазе, што ў рэзервовы дзень можна будзе здаць толькі адну вучэбную дысцыпліну. Пунктам правядзення цэнтралізаванага тэсціравання па ўсіх вучэбных прадметах вызначаны Беларуска дзяржаўны ўніверсітэт.

Як расказаў Мікалай Фясьюко, сёлета колькасць абітурыентаў, якія прайшлі рэгістрацыю, але не прыйшлі на ЦТ, па розных дысцыплінах вагалася ад 3 да 7 працэнтаў ад агульнай колькасці. Аднак працэнт абітурыентаў, якія рэгіструюцца на рэзервовы дзень, але затым упускаяць апошнюю магчымасць здаць экзамэн, аказваецца кожны год яшчэ вышэйшым.

— Шчыра кажучы, знайсці тлумачэнне гэтай тэндэнцыі, якая паўтараецца з года ў год, мы не можам.

«СЁЛЕТА НЕ ВЫНЕСЕНА НІВОДНАГА СМЯРОТНАГА ПРЫСУДУ»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Справа, спадзяюся, паслужыла урокам не толькі для правахоўнікаў, але і для грамадзян, ад пільнасці якіх часта залежыць папярэджанне і раскіданне злачынстваў. Нам трэба не толькі паведамляць пра падазроныя прадметы ў грамадскіх месцах, але і мяняць псіхалагічнае стаўленне да правапарушальнікаў. Калі сярэднестатыстычны беларус на просьбу незнаёмца нахалтаць «скавіліце мяне, за мной гонацца» хутчэй за ўсё так і зробіць, то жыхароў многіх іншых краін такі чалавек першы за ўсё насяржочыць. Часам думаецца, што ў нас нейкае прыроднае спачуванне да злачынцаў і правапарушальнікаў.

— Няма небяспекі, што людзі пачнуць помсціць сваякам асуджаных? У інтэрнаце гуляе інфармацыя, што маці Дамітрыя Канавалава ўжо выходзіць на вуліцу без аховы.

— Я думаю, што беларускі народ у цэлым дастаткова гуманны і талерантны. Зразумела, многія засталіся не задаволеныя бацькамі як асобамі, якія не змаглі выхаваць сына. Але каб помсціць, думаю, гэта выключана. Ва ўсялякім выпадку адпаведныя службы адсочваюць настроі ў грамадстве. І калі ахову знялі, значыць сваякам асуджаных нічога не пагражае.

— Якое на сёння стаўленне Генпракуратуры да мэтазгоднасці адмены смяротнага пакарання?

— Асабіста я стаўлюся да расстрэлу як да дапушчальнай меры ў выключных выпадках. Мне 4 разы даялося стацьце перад гэтым нялёгкім выбарам і арыентаваць суд на прымяненне найвышэйшай меры. І ў кожным канкрэтным выпадку, магу адназначна сказаць, лічыў гэты від пакарання справядлівым.

— Колькі летась-сёлета вынесена смяротных прысудаў?

— Судовая практыка сведчыць аб вельмі асцярожным выкарыстанні выключнай меры пакарання. Калі ў 90-х гадах да смяротнага пакарання штогод асуджаліся дзесяцікі чалавек, то ў апошнія гады маюць месца адзінкавыя факты. У 2007-2008 — 4 і 2 асобы адпаведна, у 2009 — 2, 2010 — 2, 2011 — 3, у тым ліку Канавалаў і Кавалёў. Сёлета, на шчасце, наогул ніводнага смяротнага прысуду не вынесена. Больш за тое, нават перадумоў няма, што па нейкіх справах у бліжэйшы час ён можа быць вынесены. Гэта сведчыць пра тое, што паступова мы, магчыма, падыдем да мэтазгоднасці аб'яўлення мараторыя на прымяненне смяротнага пакарання.

«ПРАПАНОВА КАНФІСКОЎВАЦЬ АЎТАМАБІЛІ ПАКУЛЬ НЕ ЗНАХОДЗІЦЬ ПАДТРЫМКІ»

— Генпракуратура выступіла з прапановай прадаваць спіртное з 21 года, а таксама павысіць цэны на алкагольныя напоі. Чым выклікана такая ініцыятыва? І ці дастаткова толькі гэтай меры барацьбы з алкагалізмам у нашай краіне?

— Сярод прапаноў, якія мы ўнеслі ва ўрад у сакавіку гэтага года, былі і іншыя. У прыватнасці, лічым, што неабходна паэтапна скарачаць аб'ём выпуску нізкасортных пладоўных мацаваных вінаў і цэлкам спыніць іх вытворчасць да 2016 года, рэгламен-

таваць гандаль спіртнымі напоямі ноччу, прадаваць іх толькі праз спецыялізаваныя аддзелы. Падобныя ініцыятывы выкліканы сумнай статыстыкай. Так, аб'ём рэалізацыі спіртнога на душу насельніцтва летас перавысіў крытычны парог, вызначаны Сусветнай арганізацыяй аховы здароўя. Павялічваецца колькасць злачынстваў у стане алкагольнага ап'янення, алкаголь з'яўляецца адной з прычын гібель у пажарах, дарожна-транспартных здарэнняў...

— Два гадты таму Генпракуратура выступіла з ініцыятывай, каб за паўторнае на працягу года кіраванне «пад градусам» канфіскаваўся аўтамабіль... Наколькі актуальна гэта прапанова цяпер?

— Летась да крымінальнай адказнасці за паўторнае на працягу года кіраванне нападлітку асуджаны больш як 4 тысячы чалавек. Суд прызначае вялікія штрафы, тым не менш людзі як садзіліся за руль «пад градусам», так і садзіцца. Пакаранне рублём не дае жаданага эфекту, таму мы і прапаноўваем увесці ў дачыненні ды злосных парашальнікаў, магчыма, такую непалуярную меру, як канфіскацыя. Але пакуль не знаходзім падтрымкі ў іншых зацікаўленых дзяржорганаў.

— Большую частку злачынстваў і правапарушэнняў падлеткі ажыццяўляюць менавіта ў цёмны час сутак. У гэты ж час яны і самі станоўца ахвярамі злачынстваў. Што робіцца ці плануецца рабіць у гэтым кірунку?

— Заканадаўца ўхваліў нашы прапановы і ўвёў забарону на знаходжанне дзецяй ва ўзросце да 16 годоў з 23.00 да 6.00 ў грамадскіх месцах без суправаджэння дарослых. Бацькам, чые дзеці будуць затрыманы ноччу на вуліцы без нагляду, пагражае папярэджанне ці накладанне штрафу да 2 базавых велічынь, пры паўторным здзяйсненні правапарушэння — да 5 базавых. Адпаведныя змяненні і дапаўненні ў закон уступяць у сілу 5 верасня гэтага года.

«ДЗЯРЖАЎНЫЯ ОРГАНЫ ГАТОВЫ ДА ПРАВЯДЗЕННЯ ЧАРГОВАЙ АМНІСТЫІ»

— Вялікая колькасць апраўдальных прысудаў у 2011 годзе паслужыла стварэнню Следчага камітэта. Як змянілася сітуацыя са стварэннем новага ведамства?

— Сёлета па справах, расследаваных работнікамі Следчага камітэта, суды пастанавілі толькі 4 апраўдальныя прысуды. Нам, як надзіральным пракурорам, імплануе патрабавальны падыход калег да ацэнкі дастатковасці і дапушчальнасці доказаў.

— Генпракуратура неаднаразова выступіла з ідэяй прымянення ў якасці сродку кантролю некаторых катэгорыяў асуджаных электронных бранзалетаў. На якой стадыі знаходзіцца рэалізацыя праекта?

— З ліпеня мінулага года на базе некалькіх РУУС Мінска і аддзела Дэпартамента аховы Маскоўскага раёна Мінска тэсціраваліся пасіўная і актыўная электронныя сістэмы, якія на адлегласці кантралююць перасоўванне асуджанага. Для эксперымента выкарыстоўвалася абсталяванне англійскай і ізраільскай кампаній, а таксама расійскай. У ім узялі ўдзел 15 асуджаных. Вынікамі мы

задаволены. Пытанне засталася за малым — адшукваць грошы на гэтыя, дастаткова дарагія, сродкі кантролю за асуджанымі. З гэтым пытаннем мы звярнуліся ў Савет Міністраў, які даручыў дзяржорганам да 15 верасня гэтага года прапрацаваць пытанне фінансавання электроннага маніторынгу.

— Праект Закона аб амністыі Палата прадстаўнікоў разгледзіць 27 чэрвеня. Наколькі дзяржаўныя органы гатовыя да правядзення чарговай амністыі?

— Пасля ўступлення закона ў сілу дзяржаўныя органы, у тым ліку і пракуратура, гатовыя правесці амністыю. У законапраекта ёсць апаненты, якія лічаць, што амністыя можа прывесці да росту злачыннасці ў краіне. Аднак папярэдні вопыт паказвае, што такія асцярогі не апраўданыя. Плануецца, што сёлетні закон «Аб амністыі» закрэне каля 7,2 тыс. чалавек, з іх каля 2 тысяч будуць вызвалены непасрэдна з месцаў пазбаўлення волі.

— Якія шляхі барацьбы з рэцыдывнай злачыннасцю вы бачыце?

— Яшчэ нядаўна вялікі працэнт рэцыдывных злачынстваў давалі асуджаныя, вызваленныя ўмоўна-даўрэцкай. А усё з-за таго, што адміністрацыя калоніі не заўсёды ўзважана прымаць адпаведныя рашэнні. Па патрабаванні Генпракуратуры такі фармальны падыход кардынальна змяніўся. Як вынік — колькасць асоб, прадстаўленых да даўрэцкай вызвалення, зменшылася ў 2,5 раза, гэта прывяло да зніжэння тэмпаў росту рэцыдывнай злачыннасці. Мы правялі анкетаваанне 2 тысяч былых асуджаных, якія вызваліліся менш як 2 гады таму. Самы папулярны адказ на пытанне «што вас утрымала ад здзяйснення злачынства?» — уладаванасць у жыцці і працы. Таму галоўным чынам мы бачым пытанні барацьбы з рэцыдывам — у рэсацыялізацыі пасля выхodu на волю. Важна, каб чалавек як мага хутчэй быў працаўладкаваны, пры неабходнасці атрымаў месца ў інтэрнаце. Калі чалавек мае жыллё і нармальны заробак, то наўрад ці ён пойдзе здзяйсняць злачынства.

— На Захадзе арганізоўваюць начленыя дамы, забяспечваюць бясплатнымі абедамі валацук. Робіцца гэта не толькі з гуманізму. Там лічаць, што калі не даць ім гэтага — яны будуць здзяйсняць злачынствы, каб здабыць сабе сродкі для існавання. Як ставіцца да падобных формаў барацьбы са злачыннасцю?

— Безумоўна, станюць. І ў гэтым кірунку сацыяльнымі службамі шмат чаго робіцца. Ужо сёння ў сістэме органаў па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Мінскага і Аршанскага гарвыканкама, Віцебскага і Гродзенскага аблвыканкамаў працуюць дамы начнога знаходжання бамжоў, а таксама рачной судзімых. Там дапамагаюць атрымаць пашпарт, касовую рэгістрацыю, працаўладкавацца, аформіць пенсію, аднавіць сацыяльныя сувязі. Падобныя цэнтры часовага знаходжання з адзіленнямі па сацыяльнай адаптацыі судзімых да 2013 года плануецца стварыць у Мінску, Мінскай вобласці і абласных цэнтрах, а пры неабходнасці таксама і ў гарадах з насельніцтвам звыш 90 тысяч чалавек.

— Дзякую за інтэр'ю. І з прафесійным сьветам вас і вашых калег!

Надзея ДРЫЛА.

Цэны

ЦЭНЫ НА ЦУКАР ПАВЯЛІЧЫЛІСЯ НА 6,6 ПРАЦЭНТА

Цэны на цукар у Беларусі павышаны на 6,6 працэнта з 24 чэрвеня 2012 года. Аб гэтым паведамліў БЕЛТА ў Міністэрстве эканомікі.

Гэта рашэнне прынята пастановай Мінэканомікі ад 20 чэрвеня 2012 года № 57 «Аб унясенні змяненняў ў пастанову Міністэрства эканомікі Рэспублікі Беларусь ад 25 красавіка 2011 г. № 62». Павышэнне цен прад'яўлена неабходнасцю паляпшэння фінансавага стану

цукраперапрацоўчых арганізацый, скарачэння дыспарытэту цен з сумежнымі дзяржавамі. Пастановай устаноўлены граничныя максімальныя рознічныя цэны на цукар-пясок белы без дабавак вагавай ў памеры Вr7,5 тыс. за 1 кг і на цукар-пясок белы без дабавак, расфасаваны ў спажывецкую ўпакоўку звыш 500 г да 1 кг, — у памеры Вr8 тыс. за 1 кг. Апошні раз цэны на цукар былі павялічаны 14 сакавіка 2012 года.

3 1 ЛІПЕНЯ ПАДАРАЖЭЮЦЬ АСОБНЫЯ МАРКІ ЦЫГАРЭТ

У Беларусі з 1 ліпеня 2012 года асобныя маркі цыгарэт падаражэюць на 3,3-10,2 працэнта, паведамліў БЕЛТА ў Міністэрстве па падатках і зборах.

Інфармацыя аб максімальных рознічных цэнах па кожнай марцы (назва), а таксама адпаведнасці гэтых цен адной з трох цэнавых груп размешчана на сайце МПЗ. Так, цыгарэты Гродзенскай тытунёвай фабрыкі «Нёман» першай цэнавай групы «Мінск», «Магнат», «Прэм'ер» падаражэюць на 3,3 працэнта да Вr3100. Цэна на «Крона» падвысяцца на 3,4 працэнта да Вr3050, «Фэст» падаражэе на 3,6 працэнта да Вr2900, Queen — на 5,9 працэнта да Вr3600, Alliance на 8,9 працэнта — да Вr3800.

Кожт цыгарэт другой цэнавай групы Carpi, Pall Mall і Monte Carlo ўзрасце на 9,1 працэнта да Вr6000, Viceroy падаражэе на 9,3 працэнта да Вr5900, Portal — на 4,2 працэнта да Вr4900.

КАВАРНЫ ПЯСОК

На пясчаны кар'ер, які знаходзіцца побач з аграпрадком Залатуха ў Калінінкіўскім раёне, пайшлі гульцы два хлопчыкі. Гэта высветлілася паазней, а ўвечары, калі дзеці не вярнуліся дадому з вуліцы, ухваляваная маці аднаго з іх звярнулася ў міліцыю. Як расказаў афіцыйны прадстаўнік упраўлення Следчага камітэта па Гомельскай вобласці Марыя Крываносава, апаўначы шукаць дзяцей разам з супрацоўнікамі следча-аператыўнай групы выйшлі і аднавоўшчыкі. Бацька 13-гадовага школьніка ў пясчаным кар'еры побач з малочнаатарнай фермай убаць у цэла сына, якое было прысыпана зямлёй. Побач ляжаў і другі, 9-гадовай хлопчык. Цяпер Калінінкіўскім раённым аддзелам следчага камітэта праводзіцца праверка па факце гібель двай дзяцей.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

Марыян ЛУПУ:

«У Беларусі і Малдове ўзаемадапаўняльныя эканомікі»

Учора кіраўнікі Беларускага і Малдаўскага парламентаў падпісалі бестэрміновае пагадненне аб супрацоўніцтве

Вынікамі міжпарламенцкіх адносін паміж Беларуссю і Малдовай стаў афіцыйны візіт у гэтыя дні дэлегацыі парламента Рэспублікі Малдова ў нашу краіну. Першы пункт праграмы — падпісанне міжпарламенцкага пагаднення.

— Пагадненне заклікае вывесці нашы адносіны на новы ўзровень, яно мае на ўвазе больш шырокія і больш інтэнсіўныя кантакты, абмен думкамі, пошук карысных для дзвюх краін ініцыятыў у сферы эканомікі, культуры, адукацыі і навукі, — пракаментаваў падпісанне дакумента Старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Анатоль РЫБІНАЎ. — Спецыяльна створаныя для гэтага парламенцкія камісіі закліканы знаходзіць новыя магчымасці для супрацоўніцтва. Але самае галоўнае — мы прадаманствалі ўсюму свету, што нашы краіны цвёрда намераны павялічваць супрацоўніцтва на ўсю аглядную перспектыву.

— У нас адзінае разуменне важнасці парламенцкай складовы. — пацвердзіў Старшыня Парламента Рэспублікі Малдова Марыян ЛУПУ. — У гэтай складавой ёсць свае магчымасці, яны іншыя, чым па урадавай лініі. Парламенцкая дыпламатыя — вельмі добрая пляцоўка для таго, каб адносіны паміж краінамі сталі яшчэ больш эфектыўнымі. Важна, што апроч пэўнай палітычнай пазіцыі малдаўскага боку ёсць яшчэ пазіцыя ўзаемнай павагі, сямброўства ў ўзаемнай падтрымкі паміж прадстаўнічымі ўладамі нашых краін.

Старшыня Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Уладзімір АНДРЭЙЧАНКА дадаў, што работа парламентарыяў не абмяжоўваецца супрацоўніцтвам толькі ў галіне заканаўтвораў. Дпутаты надаюць шмат увагі супрацоўніцтву ў культурнай, сацыяльнай і эканамічнай сферы.

— Мы не падмяняем органы выканаўчай улады, дзейнічаем парламенцкімі метадамі, — падкрэсліў спікер ніжняй палаты беларускага парламента. — Дастаткова сказаць, што таваразварот з Малдовай летась склаў 320 млн долараў. Малдова зацікаўленая ў далейшым пастаўках беларускай тэхнікі, развіцці яе зборачнай вытворчасці на сваёй тэрыторыі. У сваю чаргу Беларусь купляе ў Малдовы плодаагародніну, вінаробную прадукцыю. Мы хочам актыўна развіваць міжрэспубліканскае супрацоўніцтва.

Уладзімір Андрэйчанка заўважыў, наколькі важным для абедзвюх краін з'яўляецца ўзаемаразуменне падчас работы ў міжпарламенцкіх структурах. У прыватнасці, Беларусь разлічвае на падтрымку парламента Малдовы на пасяджэнні сесіі Парламенцкай асамблеі АБСЕ ў Манака, якая адбудзецца 4-5 ліпеня. «Там будуць разгледжаны 2 рэзалюцыі, якія датычацца Беларусі, — скажаў ён. — Адна падрыхтавана па нашай ініцыятыве, яна датычыцца новых відаў энергетыкі, аднаўляльных крыніц энергіі. Гэтая рэзалюцыя будзе іскавая і для вас, яе падпісалі 17 дзяржаў, 41 парламентарый. Другая рэзалюцыя, накіраваная супраць нас, складаная Брытаніяй, яна носіць аднабоковы характар, і мы хацелі б, каб яна не была падтрыманая».

Старшыня малдаўскага парламента назваў афіцыйны візіт сваёй дэлегацыі ў Беларусь новым якасным віткам у супрацоўніцтве дзвюх краін. Як вельмі міністр эканомікі, ён падкрэсліў: «У нас не канкуруючыя, а ўзаемадапаўняльныя эканомікі». Праграма візіту, акрамя сустрэч з кіраўніцтвам беларускага парламента і ўрада, прадугледжвае знаёмства з работай Мінскага трактарнага заводу, агракамбіната «Сноў», наведванне «Мінск-Арэны» і Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.

Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

АБЗАЦ

▲ Сярэдні тэрмін адключэння гарачай вады ў Мінску — 13,3 дня. Пра гэта паведаміў генеральны дырэктар рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Мінскэнерга» Яўген Ворнаў учора на аперацыйнай нарадзе ў Мінгарвыканкаме.

▲ Парк савецкай эпохі з'явіцца ў Гомелі. Ён будзе створаны на тэрыторыі Савецкага раёна ў адным са старых мікрараёнаў, дзе ёсць «хрушчоўкі». Іфраструктура парку будзе максімальна набліжаная да мінулай эпохі. У ім плануецца размясціць тэлефонныя будкі, лавы і іншыя элементы, якія нагадваюць савецкія часы. Адно з цэнтральных месцаў адвозіцца помніку Леніну, які плануецць перанесці з вуліцы Барыкіна.

▲ Пры правядзенні земляных работ на тэрыторыі гольф-клуба ў пасёлку Калодзішчы Мінскага раёна быў выяўлены 122-міліметровы артылерыйскі снарад часоў Вялікай Айчыннай вайны. Небяспечны прадмет аб'яскоджаны.

▲ Супрацоўнікі правахоўных органаў непадалік ад Баранавіч спынілі аўтамабіль «Фальксваген Транспарцэр» з украінскімі нумарамі, у якім знаходзіліся ялавічыны туючы. Адпаведных дакументаў кіроўца прад'явіць не змог, патлумачыўшы, што перамясціў груз у Мінск папрэўся невядома. Партыя тую агульнай вагой каля 1 т, згодна з папярэдняй ацэнкай, на суму Вr110 млн, канфіскавана. Відзецца праверка.

</

3 ДНЁМ НАРАДЖЭННЯ, ВІЦЕБСК!

Віцебск на працягу трох дзён з размахам святкаваў 1038 гадавіну з дня свайго заснавання. Старажылым цяжка ўзгадаць, калі яшчэ такое было. Дарэчы, па-ранейшаму многія даследчыкі гісторыі нагадваюць гараджанам, што насамрэч іх гораду значна больш гадоў: Віцебск заснаваны ў 947-м, а не ў 974 годзе, як лічыцца афіцыйна. Ёсць нават легенда, што калісьці няўважлівы «перапісчык» гістарычных дакументаў проста пералягтаў чарговасць дзюво апошніх лічбаў. Паводле яшчэ адной легенды, горад быў закладзены кіеўскай княгіняй Волгай у 974 годзе і ў старажытнарускіх летапісах згадваецца з 1021-га. Але ж казка пра Волгу — заснавальніца Віцебска — выклікае ў сур'езных гісторыкаў усмешку. Археалагічныя даследаванні сведчаць, што ў вусце Віцёбы існавалі паселішчы, заснаваныя балцкімі плямёнамі, якіх да IX стагоддзя змянілі славянскія плямёны крывічы.



За тры дні святкавання ў Віцебску і яго наваколлях арганізавалі такую колькасць мерапрыемстваў, што хацелася пабываць у некалькіх месцах адразу. Праўда, у суботу моцныя дажджы паспрабавалі пагоршыць настрой. Ды ўсё роўна народ выйшаў на вуліцы. Святкаванні распачалося парадам «3 днём нараджэння, любімы горад!», які прайшоў на цэнтральнай плошчы горада — Перамогі. Там жа адбылася выстава старых аўто. На ўскраіну горада — вуліцы Гагарына — адкрылі памятны знак авіятарам знакамітага на ўвесь былы СССР 339-га ваенна-транспартнага авіяцыйнага палка, экіпажы якога дастаўлялі ваенную тэхніку і воінаў туды, куды было трэба. Дарэчы, грошы на стварэнне памятнага знака сабралі ветэраны палка і члены іх сем'яў. Гарадская ўлада таксама не засталася ў баку. Каля адноўленага самага вялі-

лі дзятве актёры «Беларускага тэатра «Лялька» — аднаго з лепшых ва ўсёй Еўропе. На працягу гадзіны лялечнікі паказвалі фрагменты спектакляў і жартавалі з публікай. Дзятве асабліва спадабаўся гіганцкі мядзведзь, які танцаваў разам з ім. Каля Свята-Успенскага кафедральнага сабора прайшоў канцэрт званароў.

Па традыцыі, выбралі самых высокіх жыхароў у памяць аб знакамітым земляку: рост Фёдора Махнова — больш за 2,5 метра. Упершыню на плошчы Перамогі прэзентавалі віцебскага... рышчу — экалагічна чыстае таксі «новага пакалення».

А ў панядзелак у Віцебску прайшоў міжнародны інвестыйны форум, на якім было прадстаўлена каля ста прапаноў інвестарам. Сярод тых, хто зацікавіўся супрацоўніцтвам, прадстаўнікі Польшчы, Расіі, Балгарыі і іншых краін. Кропку ў святкаванні паставіў гранд'эзны канцэрт у Летнім амфітэатры.

Аляксандр ПУКШАНСКІ



кага віцебскага храма — Свята-Успенскага сабора — упершыню прайшоў канцэрт класічнай музыкі «Вячэрняя сімфонія», у той жа дзень адбыўся подыум моды «Фарбы лета».

У нядзелю каля помніка Пушкіну (паэт двойчы праязджаў цераз горад) сваё мастацтва дары-

ПАШТОЎКА ЯДНАЕ. ЧАСЫ І НАРОДЫ

У Беларускім дзяржаўным музеі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны працуе выстава літаграфій, гравюр і старых паштовак «1812 год. Вайна і мір».



Уладзімір Ліхадзедаў

Фактычна ў межах выставачнага праекта, які разгорнуты адразу на некалькіх музейных залах, паяднаны шэраг экспазіцый сапраўды ўнікальных матэрыялаў з прыватных калекцый Уладзіміра Ліхадзедава і Уладзіміра Пеціфіява. На выставе прадстаўлена каля 100 літаграфій на малюнках аднаго з удзельнікаў напалеонаўскага паходу ў Расію Хрысціян Вільгельма Фабера (1780—1857). Аўтар прайшоў усю кампанію ў чыне палкоўніка французскай арміі ў складзе корпуса маршала Мішэля Нея. На малюнках — батальёныя сцэны, побыт французскіх салдат, этнаграфічныя дэталі з мясцін, якія праходзілі вайсковыя злучэнні. Другая частка экспазіцыі — літаграфія «1812 год» на малюнках рускага жывапісца і пісьменніка Васіля Верашчагіна (1842—1904). Асобна вылучаны экспазіцыйны блок «Беларусь у 1812 годзе». У ім прадстаўлена ўнікальная калекцыя паштовак сярэдзіны XIX—пачатку XX стагоддзя. На старых паштоўках — адлюстраваны помнікі загінулым воінам, разрадуцы ў карцін вядомых мастакоў П. Геса, В. Верашчагіна, К. Макоўскага і іншых, памятных мясціны вайны 1812 года.

года — падзея агульнасусветнага маштабу, калі існаванне не толькі традыцый, але і самага чалавека залежыць ад ступені адказнасці перад нашчадкамі. Ці будзем мы вылучаць на памылках мінулага, залежыць ад таго, што мы пра яго ведаем. Трансплюючы каштоўны вопыт з пакалення ў пакаленне, мы ствараем сённяшняю гісторыю, бо кожны крок культуры наперад вынікае з выбару, які мы робім, зыходзячы з вопыту папярэдняга...».

На адкрыцці выставы выступілі і Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Расійскай Федэрацыі ў Рэспубліцы Беларусь Аляксандр Сурыкаў, які нагадаў пра аднаўленне народнай акалічнасці ў Айчыннай вайне 1812 года.

Нельга не сказаць, што сродкі ад наведвання выставы яе аўтары ахвяруюць на справу аднаўлення помніка героям і падзеям Айчыннай вайны 1812 года. Дарэчы, размова пра вяртанне да жыцця старога помніка, які нека-

лі знаходзіўся на старым тракце паміж Маладзечнам і Вілейкай. Гэта інфармацыя стала вядомай дзякуючы гісторыка-краязнаўчым вышукам Уладзіміра Ліхадзедава. Ён прадамаганстваў і выяву невядомай раней аб'екта. На прас-канферэнцыі, якая таксама праводзілася ў дзень адкрыцця выставы, з вуснаў арганізатараў і прадстаўнікоў грамадскасці, а таксама замежных пасольстваў прачучалі прапановы правесці выставу «1812 год. Вайна і мір» па розных адрасах. Яшчэ раней народы, якія адстойвалі мір у Айчыннай вайне 1812 года.

Нельга не сказаць, што сродкі ад наведвання выставы яе аўтары ахвяруюць на справу аднаўлення помніка героям і падзеям Айчыннай вайны 1812 года. Дарэчы, размова пра вяртанне да жыцця старога помніка, які нека-

Мікола БЕРЛЕЖ.



Фота Марыя Жылінскай



Фота Анатоля Клепшчука

Які большасць старажытных гарадоў Усходняй Еўропы, Віцебск паўстаў у месцы зліцця дзюво рак — Заходняй Дзвіны і Віцёбы. Ад апошняй і пайшла назва горада — аднаго з самых старэйшых у Беларусі. Размешчаны на скрыжаванні найважнейшых гандлёвых шляхоў старажытнасці — («з варагаў у грэкі» і Вялікага Волжскага (булгарскага), да канца XII стагоддзя Віцебск ператваралася ў цэнтр рамяства і гандлю, становіцца цэнтрам удзельнага княства, якое падпарадкоўвалася полацкім, а з часам смаленскім князям. На Замкавай гары знаходзілася развіццёвая князя, а ніжэй жыў люд — гандляры і рамеснікі. Ужо ў XII стагоддзі ў горадзе быў пабудаваны першы каменны храм — праваслаўная Свята-Дабравешчанская царква, дзе захоўваліся эталонны мер вагі і даўжыні, якія выкарыстоўваюцца пры гандлёвых аперацыях; перапісваліся кнігі, летапісы, вучыліся дзеці. Частка таго храма ў арыгінальным выглядзе людзям захаваўся да нашых дзён. Апошнім усходнеславянскім удзельным князем быў Яраслаў Васільевіч, які ў 1318-м выдаў сваю дачку за князя Альгерда, сына вялікага князя літоўскага Гедзіміна. Знаходзіцца ў складзе Вялікага Княства Літоўскага, горад карыстаўся льготамі і аўтаноміяй, вакол яго былі збудаваны магутныя фартыфікацыйныя ўмацаванні. З 1506-м Віцебск стаў цэнтрам Віцебскага ваяводства Вялікага Княства Літоўскага, а з 1569 года — Рэчы Паспалітай...



Шпацыр па Камароўцы

ЗА ВЯДРО ЧАРНІЦ — 400 ТЫСЯЧ

Зніжкі абяцаюць тыдні праз два

На сталічным Камароўскім рынку канцэнтрацыя летняй смакаты на метр квадратны нашмат большая, чым у любым лесе ці на агародзе. Толькі куліш кілаграм клубніц пакаштаваць, табе чарэшню прапаноўваюць; спытаешся пра кошт чарніцы — тут яшчэ і пра суніцы ўсё раскажуць, суправаджаючы гэты гісторыяны пра прыгоды падчас іх збору. Карэспандэнт «Звязды» прайшла па гандлёвых радах, паглядзела, якія сезонныя прысмакі можна знайсці на Камароўцы і колькі вядззца выдаткаваць грошай, каб крывы падсілкаваць сваю арганізм вітамінамі.

— Купляйце чарніцы! У нас самыя лепшыя. Прывезлі з Нарачы. Усё чысценька, праверана, — супыняе мяне жанчына год пяцідзесяці ўжо каля каваных варот на ўваходзе. Побач з ёй маладая дзяўчына — дачка. На зямлі, засцеленай газетай, у некалькі рады стаяць пластыкавыя паўлітровыя шклянкі з чарніцамі. За адну такую просяць 20 тысяч рублёў. Побач паўстаўлена яшчэ поўнае сямлілітровое вядро.

За чатыры гадзіны набранае вядро «едзе» ў Мінск. Даход — каля чатырохсот тысяч. Калі Валянціна спяшаецца ці торг ідзе нядалека, яна можа скінуць кошт і да 15 тысяч за паўлітра.

— Зараз, вядома, хутка раскупляюць, — раскавае жанчына нюансы будняў «чарнічнага» прадаўца. — Не нацэставаліся яшчэ. Як мне, напрыклад, дык стаяць нядоўга даводзіцца. Тыдні праз два ўжо не так будзе. Людзі самі да лесе даедуць. Вось як клубніц цяпер валам, то і не прадаюць усе, што на рынак прывезлі, за дзень.

Валянціна, як прадставілася мне суседніца, ходзіць у ягады ў вольнай ад працы дні. Каб набіраць дзесяць літраў чарніц, едзе ў лес прыкладна ў 6 раніцы: «Камароў менш, і людзі не усё выталчучу». Бліжэй да 9 раніцы прыязджае дапамагчы дачка Жэня. За чатыры гадзіны набранае вядро «едзе» ў Мінск. Даход — ка-



Грыбкі Міхаіла Валяр'янавіча каштуюць 15 тысяч рублёў за паўлітра, гэтак жа, як і паўсюль на рынку.

Проста зараз ужо з'явілася маладая бульба беларускага паходжання, а не дарагая замежная, якая яшчэ два тыдні там каштавала ў сярэднім 8 тысяч за кілаграм. Камароўскія расцэнкі на маладую бульбу цяпер радуюць вока: кіло адборнай бульбы каштуе 5 тысяч рублёў, клубні сярэдніх памераў «пацягнуць» на 4,5 тысячы за кілаграм, а можна набываць і дробненькія па 3,5 тысячы за кілаграм.

Прагулка па Камароўцы атрымалася досыць вынікавай хоць бы таму, што з пустымі рукамі я ўсё ж такі адтулі не выйшла. Незапланаваны кілаграм маладой бульбы, нейкім чынам прададзены мне падчас роспытаў пра цэны і жыццё-быццё, усю дарогу нагадаў пра нечаканыя наступствы майбэй працы. Вечарам кілаграм ператварыўся ў цудоўную вярчу, запечаную з маянэзам, кропам і базілікам.

Як казалі па сакрэце некаторыя прадаўцы, цэны на гэтым узроўні могуць трымацца яшчэ тыдзень — другі, пасля будзе наступны спад, таму магчымасць накупіць ягад і грыбоў на хатнія нарыхтоўкі яшчэ наперадзе.

Ганна ГАРУСОВІЧ. Фота аўтара

НАЕХАЎ НА ПЕШАХОДА, ПАСЛЯ СУТЫКНУЎСЯ З ДРЭВАМ

Пра дарожна-транспартнае здарэнне паблізу вёскі Вязьніка Маладзечанскага раёна каля 12 гадзін па лініі «101» паведаміў відэаочка.

— Было ўстаноўлена, што 35-гадова кіроўца аўтамабіля «Аўды-80», дырэктар аднаго з прыватных прадпрыемстваў, не справіўся з кіраваннем, здзейсніў наезд на пешахода, пасля чаго з'ехаў у кювет і сутыкнуўся з дрэвам, — раскавалі ў Мінскім абласным упраўленні МНС. — Кіроўца выратавальнікам давялося вызваляць з аўтамашыны пры дапамозе бензарэза. У шпіталізацыі ён патрэбы не меў. Прыбывшая брыгада хуткай медычнаскай дапамогі паставіла кіроўцы дыягназ — «моцнае алкагольнае ап'яненне». У выніку дарожна-транспартнага здарэння пацярпела таксама пешаход — пенсіянерка 1939 года нараджэння. Яе шпіталізавалі з папярэдням дыягназам «чэрапамазгавая траўма».

Сяргей РАСОЛЬКА.

МІКРААЎТОБУС З'ЕХАЎ У КЮВЕТ І ПЕРАКУЛІЎСЯ

Здарэнне з удзелам мікрааўтобуса «Форд-Транзіт» адбылося а палове шостаў гадзіны раніцы ў панядзелак паблізу вёскі Баруляўны Мінскага раёна на аўтадарозе М-3 Мінск — Віцебск.

— Вадацёмнік 1987 года нараджэння не справіўся з кіраваннем, — раскаваў галоўны спецыяліст цэнтра прапаганды і навування пры Мінскім аблас-

ным упраўленні МНС Аляксей Рак. — У выніку дарожна-транспартнага здарэння пацярпелі чатыры пасажыры і адна чалавек. Каб прыбраць падраздзяленню МНС шпіталізавалі. Каб папярэдзіць узгаранне працігала паліва, выратавальнікам давялося стварыць пенную падушку.

Сяргей РАСОЛЬКА.

СПОРТ ДЛЯ ЁСІХ!

Дзень 23 чэрвеня — пазначаны на календары рознакаляровымі алімпійскімі кольцамі. У суботу спартыўны свет актыўна святкаў Міжнародны алімпійскі дзень.

Больш за 20 тысяч чалавек прынялі ўдзел у мерапрыемствах пад эгідай алімпійскага руху па ўсёй Беларусі, але сваёсаблівай, галоўнай пляцоўкай свята стала плошча каля мінскага Палаца спорту.

Для актыўнай моладзі і простых мінакоў ранішняе прахалода была хоць бы што! У рознака-

ляровай спартыўнай форме яны цешыліся чарговай магчымасцю сустрэцца, пасупернічаць. Хлопцы і дзяўчаты з імпэтам выяўлялі мацнейшых у спортыўных вайлях валеіболе, стрыт-боле, перацягванні канату, веславых занятках і байдарках і каноз, падцягвання на перакладзіне, міні-футболе. Гледачы таксама назіралі за паказальнымі выступленнямі ролераў, тэжквандзістаў, гімнастаў. З прыязнасцю слухалі заўжды шчырага і самага пранікнёнага песняра айчыннага спорту Анатоля Длускага, песні якога проста неабходна запамнаваць у плээр кожнаму беларускаму алімпійцу. Няхай зарадкавацца

эмоцыямі перад стартамі! — Для таго, каб алімпійскі рух мацнеў, развіваўся, у Мінску шмат увагі надаецца як развіццю спартыўных аб'ектаў для падрыхтоўкі высокапрафесійных спартсменаў, так і для масавых заняткаў фізчнай культуры і спортам. — звярнуўся да прысутных Мікалай ЛАДУЦЬКА, старшыня Мінгарвыканкома. — Быць алімпійцам ва ўсе часы было пачэсна. Гэта самыя дастойныя жыхары нашай краіны. Мы можам ганарыцца тым, што жывем не проста ў двухмільённым горадзе, а ў вялікім спартыўным горадзе, дзе будуюцца спартыўныя аб'екты, якімі ганарыцца ўся Еўропа. Мы верым у хлопцаў і



Фота Надзеі БУЖАН.



дзяўчат, якія заваявалі алімпійскія птуцёўкі ад Мінска. Верым і ў тое, што яны дасягнуць мэты, што паставілі перад імі трэнеры. Пажадаем ім поспехаў і ўдачы.

Пажаданы мэр, упэўнены, дапамогуць нашым алімпійцам. Тым больш ужо зараз для Алімпіяды, па словах Ігара ЗАІЧКОВА, першага віцэ-прэзідэнта Нацыянальнага алімпійскага камітэта Беларусі, у нашай краіне ўжо 149 ліцэнзій, а паездзе на Алімпійскія гульні 167 спартсменаў.

— Перадавая група, якая будзе забяспечваць прыбыццё нашых спартсменаў і трэнераў, выязджае ў Лондан 8 ліпеня. А асноўная група — з 20 ліпеня. Неабходнае абсталяванне і інвентар для Алімпіяды ўжо даставілі. Большасць прадстаўнікоў відаў спорту, у якіх Беларусь будзе задзейнічана ў Лондане, вызьяздалі, праглядзілі аб'екты, на якіх будзе праводзіцца Алімпіада. А нехта іх ужо апрабаваў.

Тарас ШЧЫРЫ.

Брэст: за сем крокаў да 1000-годдзя

У гарвыканкаме прэзентавалі будаўнічыя праекты абласнога цэнтра, ацэнтаваўшы асабліва ўвагу на стварэнні інфраструктуры і выдзелены месцаў пад аўтастанкі.


У 2019 годзе самы заходні горад Беларусі адзначыць 1000 гадоў з часу першага леталіснага ўспаміну. Ад урачыстасцяў з гэтай нагоды нас аддзяляе ўсяго сем гадоў. Варта ўзгадаць, што старадаўняе Бярэсце было пабудавана візантыйскімі майстрамі. Паводле дакументальных сведчанняў, па прыгажосці горад мала чым саступаў Празе і Кракаву таго часу. Менавіта Брэст першым з беларускіх гарадоў атрымаў магдзюрскае права. Тут чаканлі грошы, друкавалі кнігі.

На апошняй міжнароднай канферэнцыі, прысвечанай беларускай кнігазборам, абмяркоўвалі, як лепш абазначыць месца сярэднявечнай друкарні, — бо тое месца нядоўна знайшлі... У Бярэсці распараджаўся план ваеннай кампаніі 1410 года, вынікам якой з'явілася Грунвальдская бітва і перамога. У XIV-XVI стагоддзях Бярэсце было найбуйнейшым горадам ВКЛ. Наш горад пляццў у казну княства больш, чым Коўна, Мінск і Смаленск разам узятая. А крыху больш за два стагоддзі таму, пасля прыняцця рашэння аб пераносе горада па прычыне ўзвядзення крэпасці, тут пачаліся масавыя хваляванні. Патрыятычна настроеныя гараджане здолелі сабраць чарцяры і схемы пабудовы старога горада. Што-нішто захавалася на паперы да нашых дзён пасля таго, як горад быў спалены і зруйнаваны.

Аб тым, як узнавіць асобныя гістарычныя аб'екты старога Бярэсця, ішла размова яшчэ два гады таму. Задумкі былі вялікія. Цяпер відавочна, што многія праекты дзевяццаці адкладзілі на пазнейшыя часы. Але ў раёне былога горада, на тэрыторыі цяперашняй крэпасці ўсё ж разгорнецца вялікая работа. На востраве Пагранічны, які і задумана раней, будзе ўзведзена гасцінца. Знайшоўся расійскі інвестар.

Што яшчэ зробіць у наступныя гады, як зменіць горад сваё аблічча, раскажаў нядаўна на нарадзе з удзелам губернатара старшыня Брэсцкага гарвыканкама Аляксандр Пальшанкоў. Прысутныя даведліся, якія планы ў гарадской адміністрацыі наконч цэнтра горада, дзе, здавалася б, і так дастаткова шчыльна забудова. Аказалася, у многіх месцах вырастаць цэлыя кварталы новага жылля. З'явіцца дамы на вуліцы Гогаля, дзе раней размяшчаўся домабудуўнічы камбінат. Забудоваць гэты раён мяркуецца аж да Брасікаў крэпасці. Яшчэ адзін участак ад вуліцы Нафтавай да вуліцы Пушкінскай, у тым ліку і тэрыторыя былога ваеннага гарадка «Інтэнданцыі» ператворыцца ў квартал сучаснага жылля. Тут, акрамя жывых дамоў, плануецца ўвесці супермаркет. Яшчэ на гэтым участку пасля рэканструкцыі будоўля ваеннага шпітала размесціцца службы УУС.

Будзе пашырацца будаўніцтва і ў Паўночным гарадку. Арганізацыя «Палесесежылбуд» аб'ядае рэалізаваць гэты праект за 3-4 гады на тэрыторыі былой вайсковай брыгады. Яшчэ адзін жылы квартал плошчай 200 тысяч квадратных метраў з'явіцца на вуліцы лейтэнанта Рабцава. Акрамя гэтага, жылля дамы вырастаць уздоўж Варшаўскай шашы. З-за сваёй незвычайнай формы яны ўжо атрымалі мя-



Такім бачачь архітэктары самы высокі будынак Брэста

рышчы «зубры». Квартал жыллой забудовы злучыць вуліцы Веры Харужай з вуліцай Фаміна. 16-павярховік вырасце каля тэхнічнага ўніверсітэта, шматкватэрны дом арыгінальнай архітэктуры аб'ядае ўпрыгожыць сабой вуліцу Астроўскага...
Вялікія планы ў горада і па развіцці сацыяльнай інфраструктуры, пашырэнні гандлёвай сеткі. Так, Паўднёва-Заходні мікрараён неўзабаве атрымае школу на 1120 месцаў і дзіцячы садок на 260 выхаванцаў. Даўно наспела патрэба ў краме з шырокім асартымента тавараў на вуліцы Машэнскага. Яшчэ дзевяць такіх гандлёвых аб'ектаў будуць узведзены ў іншых кропках горада. А ў раёне чыгуначнай станцыі Брэст-Палескі з'явіцца шматфункцыянальны гандлёва-забаўляльны комплекс «АЛМ». Каля гіпермаркета «Карона» нам аб'ядаюць супермакет для мужчын, а таксама цэнтр моды. Усё ж мы жывём на мяжы краіны, і модзе трэба адпавядаць. Праўда, і сёння аб гэтым стабільна клапаціцца ста-

рышчы «зубры». Квартал жыллой забудовы злучыць вуліцы Веры Харужай з вуліцай Фаміна. 16-павярховік вырасце каля тэхнічнага ўніверсітэта, шматкватэрны дом арыгінальнай архітэктуры аб'ядае ўпрыгожыць сабой вуліцу Астроўскага...
Вялікія планы ў горада і па развіцці сацыяльнай інфраструктуры, пашырэнні гандлёвай сеткі. Так, Паўднёва-Заходні мікрараён неўзабаве атрымае школу на 1120 месцаў і дзіцячы садок на 260 выхаванцаў. Даўно наспела патрэба ў краме з шырокім асартымента тавараў на вуліцы Машэнскага. Яшчэ дзевяць такіх гандлёвых аб'ектаў будуць узведзены ў іншых кропках горада. А ў раёне чыгуначнай станцыі Брэст-Палескі з'явіцца шматфункцыянальны гандлёва-забаўляльны комплекс «АЛМ». Каля гіпермаркета «Карона» нам аб'ядаюць супермакет для мужчын, а таксама цэнтр моды. Усё ж мы жывём на мяжы краіны, і модзе трэба адпавядаць. Праўда, і сёння аб гэтым стабільна клапаціцца ста-

рышчы «зубры». Квартал жыллой забудовы злучыць вуліцы Веры Харужай з вуліцай Фаміна. 16-павярховік вырасце каля тэхнічнага ўніверсітэта, шматкватэрны дом арыгінальнай архітэктуры аб'ядае ўпрыгожыць сабой вуліцу Астроўскага...
Вялікія планы ў горада і па развіцці сацыяльнай інфраструктуры, пашырэнні гандлёвай сеткі. Так, Паўднёва-Заходні мікрараён неўзабаве атрымае школу на 1120 месцаў і дзіцячы садок на 260 выхаванцаў. Даўно наспела патрэба ў краме з шырокім асартымента тавараў на вуліцы Машэнскага. Яшчэ дзевяць такіх гандлёвых аб'ектаў будуць узведзены ў іншых кропках горада. А ў раёне чыгуначнай станцыі Брэст-Палескі з'явіцца шматфункцыянальны гандлёва-забаўляльны комплекс «АЛМ». Каля гіпермаркета «Карона» нам аб'ядаюць супермакет для мужчын, а таксама цэнтр моды. Усё ж мы жывём на мяжы краіны, і модзе трэба адпавядаць. Праўда, і сёння аб гэтым стабільна клапаціцца ста-

■ Латарэя «Звязды»



КАБ МОВУ НЕ ЗАБЫЦЬ

Нашаму пастанянаму чытачу з Гомеля, Паўлу Аляксандравічу Свірдзенку, які працуе майстрам на Гомельскім хімізаводзе, пашанцавала ў традыцыйнай латарэі падпісчыкаў газетцы выйграць прас. Ён расказаў, што спачатку «Звязду» вылісаў яго бацька, а цяпер ён. Газета даўно стала сямейнай.

— М'яне заўсёды цікавіць навіны і «хатнія старонкі» ў канцы газеты. А мая жонка, Святлана Рыгораўна, настаўнік беларускай мовы, чытае заўсёды і «Краіну здароўя», і «Жырандоль», і шмат чаго іншага. У нас трое дзяцей — 11, 10 і 14 гадоў. Беларускую мову ведаюць усе. Менавіта для таго, каб не забыць мову, вылісаем газетку «ЗВЯЗДА».

Ірына АСТАШКЕВІЧ. Фота аўтара

■ Геапалітыка

УРОКІ САМІТА G-20 ЗАХОДНЯМУ СВЕТУ

Саміт G-20, які праішоў дзямі ў Мексіцы, быў аансаваны ў глабальных СМІ як паспяхова. Але гэта гледзячы з якога пункту гледжання.

Само з'яўленне G-20 у сучасным выглядзе пасля глабальнага крызісу, які грымнуў у 2008 годзе, стала праявай дрэннага становішча ў сусветнай эканоміцы і палітыцы. Былых лідараў свету — заходнія краіны — да крызісу цалкам задавальняла ў якасці своеасаблівага нефармальнага сусветнага ўраду існаванне G-8, які складалася з вядучых заходніх эканомік (G-7) і запрошанай стаць восьмай Расіі, на справе не здольнай правесці ў G-8 ніякіх сваіх рашэнняў.

G-20 узнікла ў канцы 1999 года з дастаткова сціплымі паўнамоцтвамі і магчымасцямі і з прэзэстытай мэтай Захаду павучаць іншыя найбуйнейшыя сусветныя эканомікі, якія ўваходзяць у гэтую арганізацыю, як лепш займацца эканамікай, каб быць такімі ж паспяховымі, як ЗША і краіны Еўрасаюза.

Ужо восенню 2008 года па ініцыятыве заходніх краін давялося збіраць першыя экстранныя антыкрызісныя саміты G-20, каб абмеркаваць радыкальна на існую ідэю — як усім разам выжыць пасля радыкальных злоўжыванняў, якія ўсплывлі, у заходніх краінах. G-20 стаў прэстыжным, а былая роля G-8 рэзка пайшла на спад.

Мінулі яшчэ амаль чатыры гады, і роля заходніх краін у G-20 стала яшчэ больш прыняжальнай. Замест былых ментарскіх лекцыяў незаходнім краінам, як лепш перабудоваць сваю эканоміку згодна з паслявоеным заходнім узорам, ЗША і ЕС давядзіцца пуськаць шапку па крузе, каб сабраць грошы на выратаванне Еўразоны ад канчатковага краху.

Пры гэтым незаходнія краіны прапанавалі больш за трэць ад неабходных 450 мільяярдаў долараў. Сабраныя сродкі будуць уключаны ў рэзервы МВФ, а асноўнымі краінамі, якія іх яро папросіць, стануць краіны-наўдачніцы ЕС, уключаючы Грэцыю і Іспанію, якія адчуваюць сур'езныя праблемы.

Скідваліся на гэты раз усе — і Турцыя, якая цудоўна развіваецца, і ўзор вядзення бізнесу ў ХХІ стагоддзі Кітай, і краіны з самага праблемнага кантынента свету, афрыканскага — ПАР, і Індыя, у якой галадае кожны пяты жыхар, і Бразілія, і Мексіка. Нават Расія, у якой сваіх праблем мноства і стасункі з Захадам не называе цяпер радаснымі, і тая пагадзілася выдзельці 10 мільярдў долараў.

Ну, а калі ўжо даеш грошы на выратаванне Захаду, то можна дазволіць сабе і пакрытыкаваць заходнія краіны, і даць ментарскія рэкамендацыі Захаду, які больш паспяхова развівае сваю эканоміку, каб дапамога больш не спатрэбілася, і які зрабіць сусветную эканоміку менш залежнай ад заходніх эканамічных праблем.

І гэту горкую пілюлю заходнім краінам давядзіцца з удзячнасцю глытаць — што ж рабіць, калі кола фартуны так павярнулася, і ўчарашнія профасары апынуліся на студэнцкай лаўцы? У прыватнасці, кіраўнік МЗС КНР Ян Цзэчы, выступаючы перад журналістамі з каментарыем удзелу кіраўніка Кітая Ху Цзіньтаа ў саміце G-20, адзна-

чыў, што «лідары еўрапейскіх краін падзякавалі Кітаю за веру ў Еўропу, падтрымку будаўніцтва еўрапейскай інтэграцыі, аказаную Еўропе дапамогу ў пераадоленні цяжкасцяў».

А Уладзімір Пуцін, вярнуўшыся дадому і ўзяўшы ўдзел у Пецярбургскім міжнародным эканамічным форуме, пачаў выступленне з інфармацыі аб G-20, адзначыўшы, што «стуацыя ў сусветнай эканоміцы сур'езная — дысбалансаў і даўгоў сабралася шмат. Так, у Германіі і Францыі — больш за 80%, у ЗША — 104%». Сапраўды, на такім фоне расійскія праблемы выглядаюць ужо не так страшна.

Акрамя прыніжэння, заходнім краінам давядзецца аплациць незаходнюю падтрымку і іншым спосабам. Яшчэ на першых антыкрызісных самітах G-20 узгаднілася, што сітуацыя, пры якой у краін БРІКС карківае квота ў МВФ, што не адпавядае вярлізнаму аб'ёму іх эканомікі і назапашаных золата-валютных рэзерваў, не можа далей працягвацца. Раз ужо Бразілія, Расія, Індыя, Кітай і ПАР бяруць дзейсны ўдзел у выратаванні сусветных фінансаў і без іх дапамогі цяжка выратаваць Еўразону, то неабходна павышыць і магчымасці краін БРІКС па кіраванні арганізацыяй, якая займаецца рэгуляваннем сусветных фінансаў — МВФ.

І як не хочацца Захаду ісці на гэта, а ўсё ж давядзецца. Былая зручнасць, калі ў Сусветным банку старшыней ўльтыматыву быў грамадзянін ЗША, а МВФ — ЕС, непазбежна сьцідзе ў мінулае. Захаду давядзецца вучыцца жыць па сродках. І сродкі гэтыя ўжо не дазваляюць мець быць кантроль над светам. І вядучым незаходнім краінам не збірацца чакаць, калі заходнія эліты ўсвядомяць гэта самі, недалікатна нагадваючы ім пра неабходнасць дзільціца былой амаль самазьярхаванай уладай над светам з ім.

На гэтым фоне не дзіўна, што паміж лідарамі краін ЕС няма згоды і шмат пэсімізму. Сімвалам гэтага стала пералапка паміж кіраўніком урада Вялікабрытаніі і прэзідэнтам Францыі з нагоды падатковай рэформы ў Францыі, якая мае адбыцца. Брытанскага прэм'ер-міністра так закрэпнуў высокі падатак на багатых, які збіраюцца увесці ў Францыі, які быццам яму самому давядзецца яго пладзіць. Спроба брытанца абараніць правы багатых грамадзян Францыі была рашуча спынена французскім прэзідэнтам, які адзначыў, што падатак усё ж будзе ўведзены.

Падобнага кшталту мышцы бруднай бязліны на публіцы паміж лідарамі вядучых эканомік Еўрасаюза, зразумела, не можа дадаць аптымізму наконч перспектывы ЕС самастойна вырашыць свае праблемы і скараціць негатывы ўплыў праблем Еўразоны на сусветную эканамічную стабільнасць.

Таму постлех саміта G-20 адносны. З аднаго боку, ён яшчэ раз падкрэсліў, што незаходнія краіны непазбежна ўваходзяць у сілу ў сусветнай палітыцы. З іншага, сабраныя сродкі наўрад ці дапамогуць выратаваць Еўразону, пакуль у ЕС не з'явіцца поўная згода паміж лідарамі вядучых эканомік.

Сяргей КІЗИМА, загадчык кафедры міжнародных адносін Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь

■ ДВАЙНЫ ЁДАР

У Баранавічах на скрыжаванні вуліц Баранаві і Савецкай аўтамабіль МНС сутыкнуўся з легкавушкай, якая адляццела ўбок і пратараніла другі аўтамабіль. Пасажырка апошняга пацярпела. З цяжкамі траўмамі 64-гадовая жанчына была дастаўлена ў бальніцу. «Зіп» МНС спяшаўся на пажаз з уключанымі мігалкамі, таму ехаў на чырвонае, «Пасат» жа ішоў на зялёнае святло святлафора. Ён павінен быў прапусціць машыну МНС.

Яна СВЕТАВА.

■ Свой погляд

«АБЕД З Д'ЯБЛАМ» НА КАНАЛЕ НТБ

ПРАДУМАНЫ «ПІЯР» ЦІ ПЛЯВОК У ВЕТЭРАНАУ?

Пра тое, што ў сетцы тэлеканала НТБ на 22 чэрвеня запланаваны паказ фільма «Служу Савецкаму Саюзу», а таксама пра звязаны з ім скандал аўтар гэтых радкоў давядуся з усім інашчыва — з перадачы на іншым расійскім канале. Там паведзілі, што міністр культуры Расійскай Федэрацыі Уладзімір Мядзінскі звярнуўся да кіраўніцтва тэлеканала НТБ з просьбай не паказваць менавіта 22 чэрвеня, у Дзень паліцыі і смутку, «больш чым спрэчны фільм», дзе «носяць савецкую ваенную форму».

«Гэта можа быць успрынята многімі як абразва ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны і нашай гістарычнай памяці», — палічыў Уладзімір Мядзінскі, які атрымаў за два дні на сайт міністэрства і свой асабісты адрас 2000 лістоў з патрабаваннем зняць фільм з паказу.

Пазнаёміўся з праграмай тэлеперадач: сапраўды, фільм там пазначаны. Зараз, думаю, пагляджу яго і зроблю ўласныя вывады. Аднак у праграме тэлеканала «НТБ — Беларусь» адбываюцца змены: замест карціны «Служу Савецкаму Саюзу» ў эфір выхадзіць іншая. Таму звяртаюся да паслуг інтэрнэту. Аказваецца, вакол фільма, які рэжысёр Аляксандр Усцягоў зняў па рамане Леаніда Менакера «Абед з д'яблам», ужо на Усю мом кіпяць жарсці. Прычым з расійскімі тэлегледзцамі сітуацыя іншая. Паведамляецца, што на НТБ рэжымедацыю міністра расцанілі як ціск і ад паказу фільма не адмовіліся.

Індэкс дзелавога аптымізму прэзентавала Рэспубліканская канфедэрацыя прадпрымальніцтва — гэты паказчык быў замерыны ў Беларусі ўпершыню і склаў 0,14. Згодна са спецыяльна распрацаванай шкалай вышэйназваная лічба азначае, што прыватны бізнес знаходзіцца ў стане ўмеранага скептыцызму і прытрымліваецца стратэгі выжывання.

Каб вылічыць індэкс дзелавога аптымізму, прадстаўнікі рэгіянальных бізнес-саюзаў апыталі 506 індывідуальных прадпрымальнікаў, кіраўнікоў малых, сярэдніх і буйных прыватных прадпрыемстваў па ўсёй краіне і з розных галін эканомікі. Прычым рэспандэнты выбіраліся зыходзячы са статыстычных звестак па структуры прыватнага бізнесу — гэта было зроблена для таго, каб меркаванне аптытаных найбольш прадэвіва адлюстравала карціну ў цэлым па краіне. Пытанні ў анкетах былі разбіты на два блокі — па-першае, прадпрымальніку ацаніць ацаніць эканамічную сітуацыю і вынікі сваёй дзейнасці за апошнія паўгода, а па-другое — выказаць свае прагнозы наконч перспектывы працы ў бліжэйшыя шэсць месяцаў. І

■ 26 чэрвеня — Дзень барацьбы супраць злоўжывання наркотыкамі і іх незаконнага абароту

І «АНАЛАГІ» — ПАД КАНТРОЛЬ

У першым чытанні дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу прыняты праект Закона Рэспублікі Беларусь «Аб наркатычных сродках, псіхатропных рэчывах і іх пракурсоры», якім уведзіцца паняцце «аналогі наркатычных сродкаў і псіхатропных рэчываў», вызначаны парадак транспарціроўкі наркарэпратаў на тэрыторыі Беларусі, а таксама забарона прапаганды наркотыкаў.

Паводле слоў начальніка ўпраўлення па наркантравлі і процідзейні гандлю людзьмі Міністэрства ўнутраных спраў Аляксандра Гаўрылава, наша краіна следам за іншымі сутыкнулася з праблемай распаўсюджвання курьлівых сумесей з сінтэтычнымі канабіноідамі, якія не падлягаюць дзяржаўнаму кантролю. Нізкая змена малекулярнай структуры рэчываў, якія кантролю падлягаюць, дазваляе ствараць «навінкі», якія кантролю не падлягаюць. Толькі летася МУС сумесна з Міністэрствам аховы здароўя былі забаронены 47 псіхатропных рэчываў і 10 пракурсоры, а за апошнія два гады — 105 новых псіхатропаў, 34 пракурсоры і тры наркарэспіны. «Увядзенне паняцця аналагаў дазволіць нам забараніць свабодны абарот рэчываў сінтэтычнага і натуральнага паходжання, вартасці якіх падобныя на структуру і вартасці наркарэсродкаў і псіхатропаў, — кажа Аляксандр Гаўрылаў. — Адназначна новае праект закона прадугледжвае ўнясенне змяненняў і дапаўненняў у Крымінальны кодэкс — усталяванне крымінальнай адказнасці за незаконны абарот аналагаў. Таксама з улікам вопыту

замежных дзяржаў у якасці меры, скіраванай на зніжэнне попыту на наркотыкі, прапанавана выкарыстанне альтэрнатыўнай меры пакарэння: асобы, якія пакутуюць ад наркарэзалежнасці, якія ўпершыню ўчынілі злачынства, могуць быць накіраваны ў спецыялізаваную установу для лячэння і рэабілітацыі. Гэта будзе стымуляваць добраахотную пастанову на медыцынскае ўлік, спрыяць зніжэнню латэнтнай наркаманы. Прапанавана таксама ўнесці і адміністрацыйную адказнасць за ўжыванне наркотыкаў у грамадскім месцы».

Толькі за 5 месяцаў выяўлена каля 1800 злачынстваў у галіне незаконнага абароту наркатычных сродкаў і псіхатропных рэчываў. З іх каля 1700 непасрэдна звязаны з незаконным абаротам, астатнія — са збытам. Спынена дзейнасць 45 наркарэпратаў (19 — у сталіцы). Устаноўлены 1172 асобы, якія ўчынілі крымінальныя дзеянні звязаныя з наркотыкамі. За дачыненне да незаконнага абароту затрыманы 1149, за збыт — 136 чалавек. З незаконнага абароту канфіскавана звыш 53 кг псіхаактыўных рэчываў (пераважна марыхуана, гашыш, герайн, амфетамін, какаін). Калі ў 2005 годзе было выяўлена 2 падпольныя наркалабараторыі, то сёння — ужо чатыры лабараторыі па выrobe сінтэтычных наркотыкаў і псіхатропаў і 6 пашыкананняў, спецыяльна прыстасаваных для вырошчвання каняпел. Расце і колькасць выяўленых каналаў паставы і транзітных перавозак на тэрыторыі краіны: калі ў 2007 годзе іх было 16, летась — 45, сёння — ужо 29. Затрыманы 40 актывных удзельнікаў і арганізатараў, у тым ліку жыхары Расіі і Лтвы.

Загадчык сектара наркалагічнага маніторынгу РНПЦ псіхічнага здароўя Аляксей КРАЎЧКО:

Першы кірунак работы Міністэрства аховы здароўя ў галіне барацьбы з наркарэзалежнасцю звязаны з лячэннем і рэабілітацыяй наркарэзалежных. У большасці абласцей сёння ёсць рэабілітацыйныя цэнтры пры дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя. Акрамя таго, па ўсёй тэрыторыі дзейнічаюць некалькі дзясяткаў рэабілітацыйных цэнтраў на базе грамадскіх рэлігійных арганізацый. Эфектыўнасць рэабілітацыі ў апошніх, дарэчы, досыць вялікая.

Другі наш кірунак — прафілактыка. Варта заўважыць, што праект закона аб наркатычных сродках прадугледжвае вызначэнне падыходу да прафілактыкі, аргану, які будзе займацца выяўленай здзейняваць дзейнасць. Гэта сведчыць аб вельмі сур'езным падыходзе, хоць і цяпер на працягу года праводзіцца сотні і сотні розных мерапрыемстваў, акцыі і г. д. Праўда, трэба прызначыць, што сёння не заўсёды спрацоўвае чыста інфармацыйны кампанент. І таму развівацца такі кірунак, як навучанне моладзі неабходным жыццёвым навыкам: падлеткі павінны ўмець правільна сябе паводзіць у сітуацыі, калі ім прапануецца наркотык. Іншая справа, зараз ставіцца пытанне аб амаладжэнні мэтавай групы, з якой трэба праводзіць антынаркатычныя прафілактычныя мерапрыемствы. Праграмы па рабоце ў малодшай школьнай групе ўжо ўкараніліся. Напрыклад, у Германіі, дзе ў гады вучэбнага года ўведзены спецыяльныя мерапрыемствы па антынаркатычным навучанні.

У нашай краіне праводзіцца зарэа і сацыялагічная аптытані срод падлеткаў — вывучаюцца стаўленне да праблемы, інфармаванасць, спецыфіка наркарэзалежнасці. Вынікі паказаваюць, што моладзь вельмі добра інфармаваная: 95 працэнтаў аптытаных цудоўна ведаюць аб праблеме і наступствах наркарэзалежнасці, аднак пры гэтым яны фактычна не абмяркоўваюць гэтую тэму паміж сабой.

Кансултант аддзела арганізацыі лекавага забеспячэння Міністэрства аховы здароўя Беларусі Галіна ПЫШНІК:

— Міністэрства аховы здароўя выконвае ролю нацыянальнага цэнтра па кантролі легальнага абароту наркарэчываў, псіхатропаў і іх пракурсоры. Размова ідзе пра сродкі, якія з'яўляюцца незалежнымі для аблячэння болю і пакут пачыненняў, лячэння шэрагу хвароб. Дзяржаўны кантроль за абаротам наркатычных сродкаў уключае ў сябе некалькі кампанентаў, асноўныя з якіх — дзяржаўны кантроль у частцы ліцэнзавання дзейнасці, звязанай з абаротам наркотыкаў, кантроль па перамяшчэннем (увоз, вываз, транзіт) наркарэчываў, кантроль за вытрымліваннем суб'ектамі гаспадарання ліцэнзаваных патрабаванняў і ўмоў пры атрыманні ліцэнзіі. Друкуецца рэспубліканскі пералік наркарэчываў, псіхатропаў і пракурсоры, якія падлягаюць дзяржаўнаму кантролю. У апошнія гады Міністэрства аховы здароўя далучылася да міжнароднай анлайнавай сістэмы па абмене перадажкартычным паведамленнямі, каб вывазе пракурсоры з адной краіны і ўвозе ў іншую.

Святлана БАРЫСЕНКА.

СУТЫКНУЛІСЯ ЭЛЕКТРАЦЯГНІК З ЛЕГКАВІКОМ


Такое дарожна-транспартнае здарэнне адбылося ўдзень на пераездзе ў вёсцы Талька Пухавіцкага раёна.

— На чыгуначным пераездзе, абсталяваным гукавой і светлавай сігналізацыяй, сутыкнуліся электрацягнік № 6918 «Мінск — Асіповічы» і легкавы аўтамабіль «Аўды-80». Апошні ў выніку адкінула на суседні бок, аўто атрымала механічныя пашкоджанні. 79-гадова кіроўца легкавіка не пацяргеў, — расказаў галоўны спецыяліст цэнтра прапаганды і навучання пры Мінскім абласным упраўленні МНС Аляксей Рак. — Дапамога нашых падраздзяленняў не спатрэбілася: аўтамабіль прыбылі з пучі трактарам Беларускай чыгункі. Затрымкі руху цягнікоў не было.


Сяргей РАСОЛЬКА.

ШАХМАТЫ

ПАДУМАЙ І РАШЫ



Белыя: Крf1, Са7, Cd1, Кс6 (4). Чорныя: Крд6, Кс4, п. б6. Выйгрыш.



Белыя: Крh6, Лс3 (2). Чорныя: Крe8, п. f3, g4 (3). Нічы.

Белыя: Крf6, Лс3 (

МОГИЛЕВСКИЙ ГОРИСПОКОМ СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В г. МОГИЛЕВЕ

Аукцион состоится 31 июля 2012 года в 16.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, зал заседаний

Table with 7 columns: № лота, Адрес земельного участка, Площадь, га, Срок аренды, Целевое назначение земельного участка, Кадастровый номер, Стоимость земельного участка (руб.), Начальная цена (руб.), Сумма задатка (руб.).

Принимать участие в аукционе имеют право граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица. При оформлении заявления и соглашения о правах и обязанностях сторон...

АД ТЫЗЕНГАЎЗА ДА НАШЫХ ДЗЁН

У Гродзенскай лютэранскай кірхе адбылося ўрачыстае набажэнства з нагоды 100-годдзя перабудовы храма і прывядзення яго да таго выгляду, у якім ён захаваўся да цяперашняга часу...



Фота Яраслава ВАНОКЕВІЧА.

Пэрспектывы супрацоўніцтва ў эканамічнай і іншых сферах, і ў тым ліку пра рэканструкцыю помніка агудняў Беларуска-нямецкай культурнай спадчыны...

Медыяпрасторы

«МАЛАДОСЦЬ»

Хочаце пазнаёміцца з «Гісторыяй адной Антантыды», трапіць на «Няўлявы кіламетр» ці ацаніць «Дом»? Чытаеце аповяданні Святлана Саўко...

Валковіч гаворка ідзе пра лёс прастай сям'і, якая змагла захаваць годнасць і дабрыню ў самых складаных жыццёвых перыпетыях.

Псіхалагічна-дэтэктыўнае аповяданне Аляксандра Брыта «Ты толькі чырыкні» распавядае пра сілу бацькоўскага кахання да дачкі...

«ПОЛЫМЯ»

У чэрвеньскім нумары часопіса «Полымя» друкуецца пачатак рамана Уладзіміра Гіламедава «Ліхалецце», прыведзена нага падзеямі Вялікай Айчыннай вайны на тэрыторыі Беларусі...

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ И НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Table with 3 columns: Наименование объекта, Целевое назначение, Местонахождение объекта, Продавец объекта, Организатор торгов, Начальная цена продажи, руб., Сумма задатка, руб., Характеристика объекта, площадь, земельный участок (га), решение об отводе земельного участка, кадастровый номер, Ограничения в использовании земельного участка, Видное право, срок аренды земельного участка, Размер расходов, связанных с проведением аукциона и подготовкой документации, руб., Условия продажи.

Аукцион состоится 01 августа 2012 года в 11.00 по адресу: г. Могилев, ул. Красноармейская, 1, каб. 64 (малый зал). Контактные телефоны в г. Могилеве: (8 01651) 2 30 01, 2 30 17, 2 28 03.

АТРЫМАЛІ АПЁКІ, КАЛІ РАСПАЛЬВАЛІ МАНГАЛ

У Мінскім раёне з-за неасцярожнасці пры распальванні мангала сур'ёзна пацярпеў бацька і яго двухгадовы сын.

У прыёмы пакой гарадской клінічнай бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі жыхар Мінска 1979 года нараджэння з сынам 2010 года нараджэння звярнуліся сам. Іх шпіталізавалі ў рэанімацыю апёкавага аддзялення.

«НЁМАН»

Кожны чалавек, вядомая гэта асоба ці прастыя выскочкі, годны стаць героем мастацкага твора. Галоўнае, каб пра яго жыццё было расказана таленавіта.

Минский районный исполнительный комитет 27 июля 2012 года проводит открытый аукцион

на право заключения договоров аренды земельных участков в Минском районе

Table with 3 columns: № лота, Адрес земельного участка, Кадастровый номер, Площадь земельного участка, Срок аренды (лет), Целевое назначение, Инженерная инфраструктура, Расходы по подготовке документации (рублей), Начальная цена земельного участка (рублей), Задаток (рублей).

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, д. 8. Дата проведения: 27.07.2012 г. в 10.30. Заявления на участие и необходимые документы принимаются с 8.00 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, д. 8, к. 416.

Минский районный исполнительный комитет 27 июля 2012 г. проводит открытый аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Республики Беларусь в Минском районе

Table with 7 columns: № лота, Адрес земельного участка, Кадастровый номер, Площадь земельного участка, Целевое назначение, Инженерная инфраструктура, Расходы по подготовке документации (рублей), Начальная цена земельного участка (рублей), Задаток (рублей).

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, д. 8. Дата проведения: 27.07.2012 г. в 10.00. Заявления на участие и необходимые документы принимаются с 8.00 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, д. 8, к. 416.

Задаток за участие в аукционе на Лоты 1–4 перечисляется на расчетный счет № 364190000150 Горанского сельхозпункта, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк».

На Лоты 5–8 перечисляется на расчетный счет № 364190000091 Крупицкий сельхозпункта, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк».

На Лоты 9–13 перечисляется на расчетный счет № 364190000046 Лошанского сельхозпункта, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк».

На Лоты 14–17 перечисляется на расчетный счет № 364190000134 Сенницкий сельхозпункта, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк».

Задаток за участие в аукционе на Лоты 1–2 перечисляется на расчетный счет № 3641621200079 Заславского горисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк».

К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в комиссию в указанные сроки соответствующее заявление с приложением необходимых документов.

Граждане, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных участков, вносят задатки в размере, установленном для каждого из предметов аукциона.

Документы, необходимые для участия в аукционе: 1. Заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов земельных участков.

2. Документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет с отметкой банка.

3. Гражданством – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования (ксерокопия паспорта); 3.1 представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а представители граждан – документ, удостоверяющий личность.

Все желающие могут ознакомиться с документацией и земельным участком в соответствующем сельхозпункте. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: ни один из участников аукциона в соответствии с решением комиссии не был признан победителем; заявление об участии в аукционе подано менее чем двумя участниками аукциона.

Внесение платы за предмет аукциона и возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, осуществляются в установленном порядке победителем аукциона в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона.

Местный исполнительный комитет не позднее 2 рабочих дней после внесения победителем аукциона платы за предмет аукциона, возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходов, связанных с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения, и выполнения условий, предусмотренных в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, заключает с ним договор аренды земельного участка, выдает ему выписку из названного решения, а также один экземпляр протокола о результатах аукциона.

* В разделе «инженерная инфраструктура» указаны коммуникации, к которым возможно подключение в указанном населенном пункте.

6 Помнік імператару і адмене прыгоннага права

Пра тое, што на ўскрайку вёскі Дудзічы ўжо ў блізка да нас часы ўсталяваны помнік расійскаму імператару Аляксандру II, ведаюць многія жыхары Пухавіцкага раёна. Асобная гісторыя — інфармацыя пра тое, як ён захаваўся. Але мяне цікавілі заўжды дата і акалічнасці першапачатковага ўсталявання помніка. Гартаў дзеяла гэтага многія даведнікі і энцыклапедыі. Ды ніводная з мяркуемых крыніц патрэбнага святла не праліла...

Дапамог выпадак. На адкрыцці выставы калекцыянера Уладзіміра Ліхадзедава «Мінск: падарожжа ў часе» у Беларускаму дзяржаўнаму музеі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны мяне пазнаёмілі з пісьменнікам і збіральнікам старых паштовак Кірылам Сокалам. Разгаварыліся, пачалі высвятляць зацікаўлены адзін аднаго. Кірыл Геліевіч нарадзіўся ў Маскве ў 1965 годзе. Закончыў геаграфічны факультэт Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта. Аўтар кнігі «Манументы імперыі» (вытрымала два выданні — у 1999 і 2001 гадах), «Русская Варшава» (2002), «Купалы над Віслай» (2003), «Стагоддзе ў камені і метале» (2005).

Расказваў Кірылу Геліевічу гісторыю пра помнік Аляксандру II ў Дудзічах. Выказваў і некаторыя сумненні: маўляў, наколькі ён быў вядомы... Маскоўскі даследчык усміхаецца і заўважае: «А зараз мы правярнем...» І выцягвае з партфеля зусім нядаружна сваю кнігу — «Манументальныя помнікі Расійскай імперыі: Каталог» (Масква, 2006 год). Гартаем разам унікальную працу. Асабіста я адкрываю для сябе прозам невядомых дагэтуль беларускіх краязнаўчых матэрыялаў. А ў табліцы «Пералік помнікаў Аляксандру II, усталяваных у 1911—1916 гадах» знаходзім патрэбную інфармацыю: так, помнік аднаму з расійскіх манархаў — бюст — быў адкрыты ў цэнтры воласці Дудзічы 19 лютага 1912 года. Пра гэта паведамляла газета «Минское слово» ў нумары 1501 за 1912 год.

У лютым 1911 года Расія рыхтавалася шырока адзначыць 50-годдзе адмены прыгоннага права, — расказвае Кірыл Сокал. — Ініцыятыва ўрачыстасцяў сыходзіла ад улад, асноўныя выдаткі павінны былі легчы на плечы сялянства... Агульнае колькасць тыпавых помнікаў узабачы складала. Магчыма, можна весці размову пра лічбу ў 2,5—3 тысячы... Вы цікавіцеся, ці маглі быць на Пухавіччыне яшчэ помнікі падобнага роду... Чаму б і не? У Мінскай губерні ўсяго было усталявана каля 100 помнікаў Аляксандру II. З 670 помнікаў, якія я ўвогуле згадаю ў сваёй табліцы, 436 былі адкрыты ў 1911 годзе. У 1912 — 163. У 1913 — 49. За наступныя тры гады — усяго 22... Кампанейшчына, атрымліваецца, звабіла свае абароты. Грамадства і адпаведна прэса пачалі губляць цікавасць да тэмы. Ды і вайна ж пачалася...

Дзякуючы сустрэчы з Кірылаам Сокалам і адкрыццю яго сапраўды ўнікальнай працы удалося даведацца і яшчэ пра адзін фрагмент пухавіцкай манументальнай дарэвалюцыйнай гісторыі. Чытаем у каталогу: «Традыцыя ставіць рэлігійныя помнікі захаваўся і ў эпоху панавання тыпавых бюстаў Аляксандра II. Так, на плошчы сяла Цітва, Ігуменскага павета Мінскай губерні, быў усталяваны абеліск у памяць 50-гадовага вызвалення сялян, выкананы з мармуру, ён завяршаўся мармуровым кржхам. На помніку ў зашкленай нішы знаходзілася ікона Аляксандра Неўскага і лампада перад ёю. Абеліскі акружала металічная агароджа. Яго асвячэнне адбылося 3 ліпеня 1911 года. Помнік не захаваўся». Крыніцай інфармацыі для маскоўскага гісторыка і пісьменніка ізноў стала газета «Минское слово». Гэтым разам — нумар 1325 за 1911 год.

Мікола БЕРЛЕЖ.

СТВОРАНА НОВАЯ СЕКЦЫЯ

Па традыцыі, у беларускім краязнаўстве працавалі многія пісьменнікі. Летпісцамі роднай старонкі па праве лічыліся многія паэты, празікі, публіцысты. Варта згадаць хаця б Аляса Махнач, Яраслава Пархуту, Аляксандра Капусціна, Генадзя Кахановіча, Міколу Каліноўска. Іх праца па ўзнаўленні гістарычнай памяці — яркі прыклад для сённяшніх літаратараў, для тых, хто шукае, пра што пісаць, што распавядаць сучаснаму чытачу.

На нядаўнім пасяджэнні Саюза пісьменнікаў Беларусі зацверджана секцыя краязнаўства. У яе склад увайшлі доктар геаграфічных навук Валерый Яромленка, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь Аляксандр Марціновіч, пісьменнікі Мікола Багадзяж, Анатоль Крэйдзіч, Аляксандр Хазянін, Браніслаў Зубкоўскі, Славамір Антановіч, галоўны рэдактар газеты «Звязда» Алякс Карлюкевіч. У планах работы секцыі — увага да галоўных юбілейных падзей у жыцці Айчыны, удзел у краязнаўчых канферэнцыях і чытаннях, выданне краязнаўчага гадавіка, падтрымка ў рабоце краязнаўцаў у розных рэгіёнах краіны.

Сяргей ШЫЧКО.

Уладзімір ГІЛЕП:

«Краязнаўчы вяртаюць нам згубленую памяць»

Менавіта гэтыя словы майго суразмоўцы я вырашыла ўзяць у якасці загалова. Хоць рэдактар «Краязнаўчай газеты» Уладзімір Гілеп так назваў толькі першыя нумары газеты, якая, дарэчы, ужо крочыць да свайго юбілею. Першы нумар «Краязнаўчай газеты» выйшаў у 2003 годзе. А хіба не баявое выданне, якое аб'ядноўвае нястомных вандроўнікаў, аматараў-даследчыкаў, што дбаюць пра захаванне гісторыка-культурнай спадчыны, якія шчыруюць над зборам звестак пра сваю малую радзіму, у рэшце рэшт, змагаюцца з часам, бо стараюцца запісаць успаміны людзей сталага веку і для будучыні захаваць гістарычныя факты?

— Ідэя аб'яднаць беларускіх краязнаўцаў узнікла 25 гадоў таму, калі яшчэ існавала беларускае аддзяленне савецкага фонду культуры. У 1988 годзе было створана краязнаўчае таварыства, старшынёй якая стаў Генадзь Кахановіч. Гэта аб'яднанне было вельмі моцна «завязана» на старшыню як вельмі актыўнага чалавека і выдатнага краязнаўцу. Калі Генадзь Кахановіч памёр, не стала і таварыства... Але сама ідэя аб'яднання краязнаўцаў захавалася. Восьць вырашана было выпускаць газету як аб'яднаўчы орган краязнаўцаў, — распавядае Уладзімір Гілеп. — Стварэць газету было складана: ні я, ні маё атачэнне ніколі не займаліся газетнай справай. Першыя нумары я нават назваў бы «бявым лістком» краязнаўства. Мне падавалася, што гэта яшчэ не газета.

У 2003-2005 гадах пачалі з'яўляцца ў бібліятэках аддзелы краязнаўства, у школах краязнаўства стала вывучацца больш сур'ёзна. Пачалі выходзіць краязнаўчыя білетэны мясцовага ўзроўня, якія выдваліся саматужна, маленюкіх тыражамі. Патрэбен быў нейкі орган, які б дапамагаў, даваў інфармацыю

пра тое, што робіцца ў іншых рэгіёнах. І нам удалося наладзіць гэтую сувязь. Але мы імкнуліся зрабіць газету не толькі для тых стальных краязнаўцаў, якія маюць багацьце вопыту, але і для моладзі, для школ.

— Ці змянілася краязнаўства, калі інфармацыя пачала распаўсюджвацца?

— Краязнаўцы (а іх у краіне многа) узрадаваліся, калі з'явілася газета, бо да таго ў іх не было выгадаў адзін да аднаго. Да «Краязнаўчай газеты» адразу пачыналіся людзі, пачалі «закідаць» сваімі кніжкіма. Як аказалася, у нас выдаецца нямяла краязнаўчай літаратуры, аўтары распавядаюць пра свае раёны, вёскі. Гэта каштоўны матэрыял даследавання канкрэтнай мясцовасці: многае з таго, што збіраюць краязнаўцы, у архівах не знойдзеш. Важна, каб усё гэта захавалася. Але калі такія кнігі выходзяць тыражом у сто асобнікаў, яны не трапляюць нават у Нацыянальную бібліятэку. Мне падаецца, павінна быць створана пэўная сістэма працы з такімі аўтарамі.

Сёння краязнаўцы ўжо выпускаюць больш аб'ёмныя кнігі (Уладзімір Аляксандравіч паказвае



№ 3 (3)

ВАЛАНЦЁРСТВА ЯК СТЫЛЬ ЖЫЦЦЯ

Калі я ўпершыню паспрабавала бабыць валанцёрам на аднаўленні гісторыка-культурнай спадчыны, маё светаўспрыманне перавярнулася. Па-першае, ты адчуваеш сябе вельмі свабодным, бо працуеш не за грошы, не па прымысе, а таму што сам жадаеш зрабіць унёсак у вялікую справу, прынесці карысць і нават маеш спадзяванне, што твая праца будзе жыць у стагоддзях разам з гэтым помнікам культуры. Па-другое, ты знаходзішся ў памятнай мясціне, якую дапамагаеш рэстаўраваць ці прыбіраць, і мінулае быццам ажывае, ты адчуваеш сваю асабістую далучанасць да слаўнай гісторыі продкаў. Па-трэцяе, пашыраецца кругогляд — тут табі і звесткі пра свой край, і пра выбітных асоб, і, безумоўна, практычныя навыкі — у будаўніцтве, добраўпарадкаванні тэрыторыі ці нечым іншым. Па-чацвёртае — гэта стасункі: выпадковыя людзі валанцёрамі не становяцца, бо, каб працаваць бескарысліва, разумець, дзеля чаго ты гэта робіш, патрэбен адмысловы ўнутраны аге́нчык — і вакол усё будзе такімі...

А яшчэ ў свой першы летнік (па аднаўленні гісторыка-культурнай спадчыны) я навучылася гатаваць ежу на сорак чалавек, частка з якіх вегетарыянцы, а частка веганы (не ядуць ні малака, ні яек), я пералыла Нёман і пачула шмат беларускіх прыгожых гісторыі і песень пад гітару...

Валанцёрскі рух у любой сферы — гэта важная частка культуры, якая вучыць людзей, што не ўсё ў іх асабістым жыцці і навакольным свеце залежыць ад пастаноў дзяржавы і таго, што паспыльцца з неба. Мы і самі на многае здатныя і патрэбны ў нашмат большай колькасці месцаў, чым можам думаць. Ініцыятыва не караецца: шукайце — і знойдзеце, пачынайце — і станцеце першымі.

ЧАС ВЫБРАЎ НАС

Пра тое, што матывуе людзей патраціць свой не такі вялікі адпачынак ці выхадныя на тое, каб яшчэ папрацаваць, і пры тым бясплатна, складана сказаць. Сябра Беларускага камітэта ICOMOS (Міжнароднай рады па помніках і мясцінах) Цімох АКУДОВІЧ лічыць, што для гісторыкаў і архітэктараў асноўная цікавасць — гэта спецыялізацыя: ім хочацца дакранацца да таго, чым яны будуць займацца. Ёсць людзі, якія прыязджаюць проста з сябрамі, і для іх валанцёрства — гэта добры від адпачынку. «Але ёсць кола людзей, якія не з'яўляюцца ні гісторыкамі, ні архітэктарамі, але пры гэтым яны відавочна прыехалі дапамагчы аднавіць помнікі».

Цімох Акудовіч займаецца каардынацыяй дзейнасці валанцёраў. Вянонь ён збірае інфармацыю пра ўсе летнікі, пасля імкнецца яе папулярызаваць, каб максімальна колькасць людзей змэгла паўдзельнічаць у адраджэнні помнікаў. А вясенню Цімох праводзіць «Сустрэчу валанцёраў Беларусі» і робіць выснову пра асноўныя кірункі валанцёрства ў нашай краіне:

— Найбольшую частку складаюць археалагічныя раскопкі, бо самому археолагу складана справіцца з вялікім аб'ёмам працы. Таму археолаг, які мае права недзе капаць, набірае валанцёраў. Гэта дзясяткі раскопак кожны год па ўсёй краіне, у асноўным сіламі добраахотнікаў.

Асобны пласт работ — летнікі, якія праходзяць у канкрэтных месцах (Любчанскі, Краўскі, Гальшанскі замкі). Там валанцёры ўжо шмат гадоў далучаюцца да захавання і кансервацыі старажытных збудаванняў. Замкі аднаўляць вельмі ці-



Разам са сваімі вучнямі яны арганізуюць прыбіранне мясцовых могілак, іх апісанне. Гэтая праца мала дзе асвятляецца, але ж вельмі важная.

КАСТЫНГ НА ЦІКАЎНАСЦВА

Ёсць людзі, для якіх валанцёрства на аб'ектах гісторыка-культурнай спадчыны з'яўляецца часткай навучнай праграмы. Гэта датычыцца, напрыклад, архітэктурнага факультэта Беларускага нацыянальнага ўніверсітэта. Тут самі студэнтамі арганізавана Беларускае асацыяцыя студэнтаў-архітэктараў, якая і займаецца правядзеннем валанцёрскіх паездак. Прадстаўнік актыўна БАСА Дзяна РАФАЛЬСКАЯ распавяла, што для та-

го, каб трапіць на іх летнік у замак, трэба прайсці сапраўдны кастынг:

— Тым, хто не жадае заставацца ў Мінску, а хоча правесці больш цікавую практыку, атрымаць карысны вопыт, летнікі — найлепшы варыянт. Студэнты, якія ездзілі раней, запрашаюць іншых, атрымліваюцца своеасаблівы «жывы тэлефон». Таму БАСА праводзіць адбор, каб выявіць, хто куды паедзе і ці паедзе ўвогуле. Кожны год прапаноўваецца розныя заданні — напрыклад, напісаць эсэ, намаляваць нешта, зрабіць макет. Тэмы самыя розныя: час, прастора...

У БАСА тры асноўныя летнікі. Першы праходзіць у Мураванцы. Там можна паўдзельнічаць у рэстаўрацыі, але часцей за ўсё гэта проста прабірка, ачыстка тэрыторыі для далейшага правядзення рэстаўрацыйных работ. Другі ладзіцца ў Строчыцкім музеі народнай архітэктуры і побыту. Там студэнты дапамагаюць музэйным супрацоўнікам. Часта патрэбна фізічная праца хлопцаў: адмоцку паставіць, каб трава не заходзіла на экспанаты, аўтэнтычныя плот лабудаваць. Трэці летнік — у Любчанскім замку. Тут студэнты-архітэктары дапамагаюць рабіць царквы, праводзіць абмеры. Яны атрымліваюць і карысны вопыт будаўнічай практыкі, удзелу ў рэстаўрацыі.

Валанцёры пасля летніку робяць яшчэ і справаздачы: фотаздымкі, філмы, малюнк. А на працягу года басуюць ладзіць паездкі на гэтыя аб'екты.



Часцей за ўсё валанцёрства — прыватная ініцыятыва. Чалавек сам загарэўся ідэяй, сабраўся, знайшоў аднамуцаў ці далучыцца да нехай ініцыятывы. На пладзе ўласнага досведу выбіраецца і месца, дзе варты прыкласці намаганні, і тое, якім чынам гэта зрабіць. Аднак справа аднаўлення гісторыка-культурнай спадчыны — задача не столькі прыватнай асобы, а, у першую чаргу, — дзяржавы.

ДЗЯРЖАВА — ГЭТА МЫ

Валанцёры заўсёды зацікаўлены ў падтрымцы іх прадстаўнікамі ўлады, бо гэта і фінансаванне, і часам кірунак дзейнасці, і дазвол на некаторыя віды працы. Аднак ці зацікаўлена дзяржава ў дапамо-

валанцёраў, у супрацоўніцтве з энтузіястамі-аматарамі? З такімі пытаннямі я звярнулася да **начальніка ўпраўлення па ахове гісторыка-культурнай спадчыны і рэстаўрацыі Міністэрства культуры Ігара ЧАРНЯУСКАГА**:

— Мы працуем у адпаведнасці з устаноўленымі праграмамі, сродкі выдзяляюцца на рэстаўрацыю пэўнай кваліфікацыі, таму валанцёрам там не месца. Аднак Міністэрства культуры падтрымала стварэнне добрачыннага фонду «Любчанскі замак». Мы знаходзімся з ім у кантакце па правядзенні прац, падрыхтоўцы дакументацыі. Але гэты фонд фактычна адзіны. Ёсць шэраг валанцёрскіх груп, якія дзейнічаюць самі па сабе. Яны то з'яўляюцца, то знікаюць. А каб існаваў нейкі пастаянны валанцёрскі камітэт, было б нашмат прасцей супрацоўнічаць.

Ігар Мядзведзь прыгадаў, што нядаўна ў яго на нарадзе была спецыяліст па ахове спадчыны аддзела культуры Мінскага райвыканкама Святлана Жданава. Яны абмяркоўвалі добраўпарадкаванне гарадзішча на рацэ Менка, і Чарняўскі праранавы стварыць там пастаянны валанцёрскі рух:

— Патрэбен чалавек, вакол якога гэта маглі б гуртавацца. Ён збіраў бы каля сябе валанцёраў і падтрымліваў бы сувязь са спецыялістамі. Можна наладзіць культурную праграму — лекцыі пра гэтак гарадзішча, што было б вельмі цікава: лічыцца, што менавіта з Менкі пачынаўся сучасны Мінск. З'явіцца зацікаўлены чалавек — і ўтворыцца валанцёрская група.

Каб даведацца, як на практыцы будзе ажыццяўляцца гэтая прапанова, я звярнулася да **Святланы ЖДАНАВАЙ**:

— У пачатку ліпеня на каардынацыйным паседзе будзем абмяркоўваць гэтак пытанне. Аднак тое, што валанцёрскі атрад мы плануем збіраць — гэта адназначна. Але сёлетня ўжо не паспеем, бо валанцёраў трэба шукаць загодзя. У наступным годзе стаць валанцёрамі мы, верагодна, можам прапанаваць фірме «Сараго», якая ўжо ўдзельнічала ў падобных праектах, міжнароднаму валанцёрскаму руху, напрыклад, французскаму, БРСМ, гарадскім студэнтам і школьнікам.

Асноўная праблема валанцёрства — недалучанасць да справы мясцовага насельніцтва. «Мы бачым адсюль, з Мінска, што ў тых ж Любчу, Гальшаны і Крэва едуць пераважна сталічныя студэнты, — адзначае Цімох Акудовіч. — Такога, каб мясцовае моладзь прыйшла, дапамагла ці, тым больш, арганізавала летнік, амаль нідзе няма. Шкада, бо відавочна: з гарадоў моладзь не наездзіцца. Важна, каб была ініцыятыва знутры». Практыка паказвае, што сталічныя студэнты на летніках у вёсках і мястэчках не заўсёды знаходзяць агульную мову з мясцовай моладдзю, якая згодная толькі на знаёмствы і гутаркі, а ўдзельнічаць у аднаўленні гісторыка-культурнай спадчыны не спляшаецца, спынаючыся на ўласныя гароды, дзе «таксама можна папрацаваць бясплатна». Будзем спадзявацца, што гэты энтузіязм і добры прыклад адных у аднаўленні гісторыка-культурнай спадчыны падтурхне і іншых не заставацца абыякавымі.

Ніна ЧАРБАЧЭВІЧ.

Гэтым летам Вы таксама можаце стаць валанцёрам:
(Інфармацыя прадастаўлена беларускім камітэтам ICOMOS)
«Любча над Нёманам 2012»
Дзе: пас. Любча, Навагрудскі раён.
Калі: бестэрмінова, на працягу ўсяго лета.
Што рабіць: будаваць купал вежы, класіфіцыраваць, падрыхтоўваць цэглү, даглядаць парк і інш.
(8029) 838 76 51 Дзяна Рафальскае www.lubcza.by

Археалагічныя раскопкі ў Камяноках
Дзе: в. Белая і Камянокі, Кам'янскі раён.
Калі: з 1 па 30 жніўня.
Што рабіць: археалагічныя раскопкі (магчыма, разведка) помнікаў каменнага і бронзавага веку
(8029) 143-67-90 археолаг Алег Ткачоў

«Гальшаны — 2012»
Дзе: в. Гальшаны, Ашмянскі раён.
Калі: з 1 па 30 жніўня.
Што рабіць: археалагічныя раскопкі (магчыма, разведка) помнікаў каменнага і бронзавага веку
(8029) 143-67-90 археолаг Алег Ткачоў

«Крэўская унія — 2012»
Дзе: в. Крэва, Смагонскі раён.
Калі: з 1 па 18 жніўня.
Што рабіць: археалагічныя раскопкі, прыбіранне тэрыторыі старых могілак, збор вуснай гісторыі, падрыхтоўка тэрыторыі замка да фестываля, фатаграфічныя і мастацкія пэнэры, даследаванне старажытнай забудовы (габрэйскі цэнтр, ДАКІ, вясковая забудова).

Для ўдзелу ў летніку неабходна запоўніць анкету і адрасіць на адрас kreuskizamak@gmail.com. www.kreuskizamak.by

«Замкі Беларусі — 2012» Залессе
Дзе: в. Залессе, Смагонскі раён.
Калі: з 1 па 18 жніўня.
Што рабіць: археалагічныя раскопкі, прыбіранне тэрыторыі старых могілак, збор вуснай гісторыі, падрыхтоўка тэрыторыі замка да фестываля, фатаграфічныя і мастацкія пэнэры, даследаванне старажытнай забудовы (габрэйскі цэнтр, ДАКІ, вясковая забудова).

Для ўдзелу ў летніку неабходна запоўніць анкету і адрасіць на адрас kreuskizamak@gmail.com. www.kreuskizamak.by

«Замкі Беларусі — 2012» Ружаны
Дзе: пас. Ружаны, Пружанскі раён.
Калі: з 1 па 25 ліпеня.
Што рабіць: добраўпарадкаваць тэрыторыю сядзібы XIX ст. М. К. Агінскага
(8029) 6818609, olga.khabulina@gmail.com (абавязкова ўнесці Br200 тыс. і падаць заяўку)

«Замкі Беларусі — 2012» Ружаны
Дзе: пас. Ружаны, Пружанскі раён.
Калі: з 16 па 28 ліпеня.
Што рабіць: добраўпарадкаваць тэрыторыю замка
(8029) 779 28 83 hanna.baradzina@gmail.com (абавязкова ўнесці Br150 тыс. і падаць заяўку). Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Археалагічныя раскопкі каля Бялынічаў
Дзе: пас. Бялынічы, Бялыніцкі раён, Магілёўская вобласць.
Калі: з 1 па 18 ліпеня.
Што рабіць: археалагічныя раскопкі на помніку эпохі мезаліту (VIII—V ст. да н. э.).
(8029) 2769423 археолаг Аляксандр Вашаняў

Археалагічныя раскопкі ў Мядзельскім раёне
Дзе: в. Мілты, Мядзельскі раён Мінскай вобласці.
Калі: з 1 па 21 жніўня.
Што рабіць: археалагічныя раскопкі курганага могілніка X—XI ст.

(8029) 679-36-67 Мікалай Плавінскі (Нацыянальны гістарычны музей)

Усеюло 2012
Дзе: в. Усеюло, Навагрудскі раён.
Калі: з 16 па 29 ліпеня.
Што рабіць: аднаўляць капітал О'Руркаў і інтэрнарызавач гістарычныя могілак
(8029) 5043114 Таша Міхайлоўскае www.my-historica.org

Крэва Турыстычны
Дзе: в. Крэва, Смагонскі раён.
Калі: з 20 па 26 жніўня.
Што рабіць: распрацоўваць турыстычныя (веласіпедныя) маршруты рэгіёна.
(8029) 5043114 Таша Міхайлоўскае www.my-historica.org

Археалагічныя раскопкі на гарадзішчы днепрадзвінскай культуры
Дзе: в. Бірулі Дошчыцкага раёна Віцебскай вобласці.
Калі: з 6 па 26 ліпеня.
Што рабіць: удзельнічаць у комплекснай археалагічнай экспедыцыі Інстытута гісторыі НАН Беларусі па раскопках археалагічнага комплексу: гарадзішча днепрадзвінскай культуры, курганага могілніка, селішча трэцяй чвэрці і т. д.

(8029) 5782375 Андрэй Вайцяховіч zoua.arch@gmail.com Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Архіўныя працы
ГА «Беларускае добраахотнае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры» шукае валанцёраў для пошуку дакументаў у мінскіх архівах з мэтай распаўсюду навукова-метадычных прапановаў па архітэктурных помніках Беларусі.
(8029) 1117332 antonastapovic21@gmail.com

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В г. ОРШЕ

№ п/п	Предмет аукциона	Начальная цена предмета аукциона (руб.)	Условия заключения договора аренды земельного участка	Характеристика расположенных на земельных участках инженерных коммуникаций и условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории	Размер задатка (руб.)
1.	Право заключения договора аренды земельного участка по 4-му пер. Чернышевского в г. Орше площадью 0,0595 га. Кадастровый номер 24240000001012537	20 127 193	Срок аренды земельного участка – 5 лет. Целевое использование – для строительства торгового объекта.	В квартале застройки по 4-му пер. Чернышевского, где расположен земельный участок, имеются сети водоснабжения, газоснабжения и электрической связи, с возможностью подключения к ним предполагаемого объекта. Земельный участок имеет ограничения в использовании в связи с его расположением в охранный зоне сетей и сооружений газоснабжения, охранный зоне линии электропередачи напряжением свыше 1000 В, охранный зоне линии связи и радиотелефонии, охранный зоне сетей и сооружений канализации. Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории: централизованное газоснабжение – имеется, централизованное теплоснабжение – отсутствует, электроснабжение – имеется, наличие асфальтированного подъезда – имеется, центральное водоснабжение – имеется, доступность автодорог (менее 500 м по прямой) международного и республиканского значения – имеется.	2 012 720
2.	Право заключения договора аренды земельного участка по ул. Корначенка в г. Орше площадью 0,0035 га. Кадастровый номер 24240000003001285	530 997	Срок аренды земельного участка – 5 лет. Целевое использование – для обслуживания торгового павильона.	В квартале застройки по ул. Корначенка, где расположен земельный участок, имеются сети водоснабжения, газоснабжения и электрической связи, с возможностью подключения к ним предполагаемого объекта. Земельный участок имеет ограничения в использовании в связи с его расположением в охранный зоне сетей и радиотелефонии, охранный зоне линии связи напряжением свыше 1000 В, охранный зоне сетей и сооружений канализации. Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории: централизованное газоснабжение – имеется, участок находится в санитарно-защитной зоне, централизованное теплоснабжение – отсутствует, электроснабжение – имеется, наличие асфальтированного подъезда – имеется, центральное водоснабжение – имеется, доступность автодорог (менее 500 м по прямой) международного и республиканского значения – отсутствует.	53 100
3.	Право заключения договора аренды земельного участка по ул. Ленина (остановочный пункт «Раница») в г. Орше площадью 0,0116 га. Кадастровый номер 24240000001000885	541 235	Срок аренды земельного участка – 5 лет. Целевое использование – для обслуживания торгового киоска.	В квартале застройки по ул. Ленина (остановочный пункт «Раница»), где расположен земельный участок, имеются сети водоснабжения, газоснабжения и электрической связи, с возможностью подключения к ним предполагаемого объекта. Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории: централизованное газоснабжение – имеется, централизованное теплоснабжение – имеется, электроснабжение – имеется, наличие асфальтированного подъезда – имеется, центральное водоснабжение – имеется, доступность автодорог (менее 500 м по прямой) международного и республиканского значения – имеется.	54 120

1. Аукцион состоится в 11.00 15 августа 2012 г. в г. Орше в здании Оршанского городского по в. Орше, ул. Островского, 2.

2. Для участия в аукционе необходимо подать заявление. К заявлению прилагается документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный счет Оршанского горисполкома № 3642304000494 в ОАО «АСБ Беларусбанк», МФО 150801647, УНП 300053911, с отметкой банка, а также представляются:

представителем иностранного гражданина – копия документа, содержащего его идентификационные сведения без нотариального засвидетельствования;

индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования;

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенная доверенность; *представителем лица или уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики Беларусь* – доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии устава и свидетельства о государственной регистрации юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык, легализованным в установленном порядке доверенность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык;

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, индивидуальные предприниматели и юридические лица, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность.

3. Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на внесение платы за право заключения договора аренды земельного участка в размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов, обязан:

- в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона либо после признания аукциона несостоявшимся внести плату за право заключения договора аренды земельного участка, возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения;

- не позднее двух рабочих дней после внесения денежных выплат и выполнения условий, предусмотренных решением горисполкома об изъятии земельных участков для проведения аукциона и протоколом о результатах аукциона, заключить с Оршанским горисполкомом договор аренды земельного участка;

- получить в установленном порядке разрешение на проектно-исследовательские работы и разработать проект на строительство объекта в срок, не превышающий один год;

- в течение шести месяцев (для юридических лиц) и одного года (для граждан) со дня утверждения в установленном порядке проектно-сметной документации на строительство объекта приступить к занятию земельного участка;

- осуществить строительство объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией;

- не позднее трех месяцев со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона либо после признания аукциона несостоявшимся обратиться за государственной регистрацией земельного участка, прав, ограничений (обременений) прав на земельный участок.

4. Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. Победитель аукциона – участник, предложивший наиболее высокую цену. Аукцион признается несостоявшимся, если заявление на участие подано менее чем двумя участниками, предмет аукциона не может быть продан по начальной цене. В случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником, предмет аукциона продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

5. Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Орша, ул. Островского, 2, кабинет 18 (сектор по управлению госимуществом и приватизации управления экономики Оршанского горисполкома) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по 9 августа 2012 года включительно.

Контактные телефоны в г. Орше: (8 0216) 21 13 14, 21 42 42. Основы земельных участков по местности – контактный телефон в г. Орше: (8 0216) 24 40 32.

Внимание акционеров ОАО «Белсоллод»!

06 июля 2012 г.
по адресу:
г. Иваново, ул. Полевая, 32
СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.
Начало работы собрания в 13.30.
Время регистрации участников собрания — в день проведения собрания с 12.30 до 13.30.

Участникам собрания иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера — также доверенность или договор). С информацией (документами) при подготовке к проведению собрания можно ознакомиться с 29 июня в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- Об увеличении уставного фонда ОАО «Белсоллод».
- Об утверждении решения о дополнительном выпуске акций Общества.
- О внесении изменений в Устав Общества.

Наблюдательный совет.

ЗАВЕРЕНО
Департамент по ценным бумагам
Министерства финансов
Республики Беларусь
_____ А.Д.Красинский
12.06.2012



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

об открытой продаже облигаций Открытого акционерного общества «Сбергательный банк Беларусбанк» сто тридцать восьмого – сто сорок первого выпусков

Раздел 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1. Полное и сокращенное наименование эмитента (на белорусском и русском языках)
Наименование эмитента на белорусском языке: полное: Адкрытае акцыянернае таварыства «Ашчадны банк «Беларусбанк»; сокращенное: ААТ «Акцыянерны Ашчадны банк «Беларусбанк» (ААТ «ААБ Беларусбанк»); наименование эмитента на русском языке: полное: Открытое акционерное общество «Сбергательный банк «Беларусбанк» (в дальнейшем именуемое «Банк»); сокращенное: ОАО «Акционерный Сбергательный банк «Беларусбанк» (ОАО «АСБ Беларусбанк»).

2. Место нахождения эмитента, телефона, факса, электронный адрес
Место нахождения Банка: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32.
телефон: (017) 218 8408; телефон/факс: (017) 222 2626; e-mail: info@belarusbank.by.

3. Номера расчетного и/или валютного счетов эмитента, на которые будут зачисляться средства, поступающие при проведении открытой продажи облигаций
Денежные средства от открытой продажи облигаций сто тридцать восьмого – сто сорок первого выпусков Банка будут поступать на соответствующие балансовые счета 4940, открытые в филиалах, центрах банковских услуг Банка, структурных подразделениях Банка, филиалах, центрах банковских услуг, а также в ОПЕРУ центрального аппарата Банка.

4. Наименование периодического печатного издания, в котором будет публиковаться бухгалтерская отчетность эмитента в составе, определенном законодательством, и сроки ее публикации
В соответствии с пунктом 7 Инструкции о порядке раскрытия информации банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 19.01.2006 № 6, годовой отчет Банка за 2012 год будет опубликован в газете «Звязда» не позднее 25.04.2013. Годовой отчет Банка за 2011 год опубликован в газете «Звязда» 19.04.2012 № 76-77.

5. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента
Депозитарием эмитента является депозитарий Банка (номер государственной регистрации Банка – 056, код депозитария Банка – 005), расположенный по адресу: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, действующий на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1089 (срок действия – до 29.07.2012).

6. Размер уставного фонда эмитента
Уставный фонд Банка составляет 16.188.787.859.000 белорусских рублей.

7. Место, время и способ ознакомления с проспектом эмиссии облигаций
С проспектом эмиссии облигаций сто тридцать восьмого – сто сорок первого выпусков Открытого акционерного общества «Сбергательный банк «Беларусбанк» можно ознакомиться в период открытой продажи облигаций на официальном сайте Банка по адресу: http://www.belarusbank.by. С копии указанного проспекта можно ознакомиться визуально в филиалах-областных (Минском) управлениях, филиалах, центрах банковских услуг Банка ежедневно (кроме выходных и нерабочих праздничных дней) в течение операционного дня соответствующего учреждения Банка.

Раздел 2 СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ

8. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение
Решение о сто тридцать восьмом – сто сорок первом выпусках облигаций Открытого акционерного общества «Сбергательный банк «Беларусбанк» в соответствии с п.п. 10.2 Устава Банка принято Наблюдательным советом Банка 18.05.2012, протокол № 25.

9. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество и номинальная стоимость облигаций
Банк осуществляет эмиссию процентных, неконвертируемых облигаций на предъявителя сто тридцать восьмого – сто сорок первого выпусков в документарной форме (в дальнейшем именуемых совокупно «Облигациями»):

Номер выпуска	Объем эмиссии по номинальной стоимости	Количество облигаций, штук	Серия, номера облигаций	Номинальная стоимость облигации
138	7 000 000 (Семь миллионов) евро	7 000	ДЦ138, 000001-007000	1000 евро
139	3 000 000 (Три миллиона) евро	6 000	ДЦ139, 000001-006000	500 евро
140	10 000 000 (Десять миллионов) долларов США	10 000	ДШ140, 000001-010000	1000 долларов США
141	5 000 000 (Пять миллионов) долларов США	10 000	ДШ141, 000001-010000	500 долларов США

10. Цель выпуска облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций
Выпуск Облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств физических лиц – резидентов и нерезидентов Республики Беларусь, приобретающих Облигации не в целях

предпринимательской деятельности (в дальнейшем именуемые «Физические лица»), и направления полученных средств на пополнение ресурсной базы Банка.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям
Облигации выпускаются в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» в пределах 80 процентов нормативного капитала Банка по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 29.05.2012 № 256).

12. Период проведения открытой продажи облигаций
После опубликования в газете «Звязда» Краткой информации об открытой продаже облигаций Открытого акционерного общества «Сбергательный банк «Беларусбанк» сто тридцать восьмого – сто сорок первого выпуска, заверенной в установленном порядке Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (в дальнейшем именуемый «Регистрирующий орган»), Банк вправе проводить открытую продажу Облигаций с 16.07.2012 по 16.07.2013, если иной срок до окончания открытой продажи Облигаций не будет определен Правлением и Наблюдательным советом Банка. Период проведения открытой продажи может быть сокращен также в случае полной реализации всего объема эмиссии Облигаций.

13. Место и время проведения открытой продажи облигаций
Открытую продажу Облигаций осуществляют филиалы, центры банковских услуг Банка, структурные подразделения Банка, филиалов, центров банковских услуг, а также ОПЕРУ центрального аппарата Банка в течение операционного дня соответствующего учреждения Банка. Облигации продаются по их номинальной стоимости в валюте номинала. Приобретать Облигации на первичном рынке могут Физические лица.

14. Срок обращения облигаций
Срок обращения Облигаций – 564 календарных дня (с 16.07.2012 по 31.01.2014). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

15. Дата начала погашения облигаций
Дата начала погашения Облигаций – 31.01.2014.

16. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты
По Облигации установлен постоянный процентный доход в виде фиксированного процента к номинальной стоимости Облигации в размере восьми процентов годовых (в дальнейшем именуемый «доход»). Величина дохода по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{Hn \times Pn}{100} \times \left(\frac{T365 + T366}{365 \times 366} \right), \text{ где:}$$

D – доход по облигации соответствующего выпуска;
Hn – номинальная стоимость облигации соответствующего выпуска;
Pn – ставка дохода по Облигации, равная 8 процентам годовых;
T365 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;
T366 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет осуществляется по каждой Облигации с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

Выплата дохода производится:

- периодически в соответствии с графиком начисления и выплаты дохода, указанным в пункте 18 настоящего документа, в течение срока обращения Облигации;
- при условии предъявления Физическим лицом оригинала Облигации в Банк;
- филиалами, центрами банковских услуг Банка, структурными подразделениями Банка, филиалами, центрами банковских услуг, а также ОПЕРУ центрального аппарата Банка (независимо от места продажи Облигации) в течение операционного дня соответствующего учреждения Банка;
- в валюте номинала Облигации: в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь либо наличными денежными средствами. При выплате дохода по Облигации наличными денежными средствами Банк покупает у владельца Облигации часть дохода в размере менее минимального номинала банкноты иностранной валюты по обменному курсу покупки иностранной валюты, установленному в обменном пункте (кассе), осуществляющей(ей) покупку, на момент совершения операции выплаты дохода.

В случае предъявления Облигации к досрочному погашению на условиях, изложенных в пункте 19 настоящего документа, сумма непогашенного дохода рассчитывается по дату ее досрочного погашения включительно.

17. Период начисления процентного дохода по облигациям
Начисление дохода по Облигации осуществляется за период со дня, следующего за днем продажи Банком Облигации, по дату начала погашения Облигации, указанную в пункте 15 настоящего документа, включительно (за исключением случая предъявления Облигации к досрочному погашению). Со дня, следующего за днем истечения срока обращения Облигации, доход не начисляется.

Первый доход по соответствующей Облигации начисляется со дня, следующего за днем ее продажи Банком, по день выплаты дохода за период начисления дохода (далее – период), в котором была продана Облигация, включительно. Последующие доходы, включая последний, начисляются со дня, следующего за днем выплаты дохода за предшествующий период, по день выплаты дохода в данном периоде (по дату начала погашения Облигации) включительно.

18. Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода
Доход по Облигации выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления дохода:

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания
Наблюдательного совета
ОАО «АСБ Беларусбанк»

18.05.2012 № 25

График начисления и выплаты дохода

ПЕРИОДЫ НАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДА			
номер периода	начало периода	конец периода, дата начала выплаты дохода	продолжительность периода, дней
1	17.07.2012	31.01.2013	199
2	01.02.2013	31.07.2013	181
3	01.08.2013	31.01.2014	184
ИТОГО			564

Доход за соответствующий период выплачивается, начиная с установленной в вышеуказанном графике даты начала выплаты дохода за соответствующий период. В случае если дата начала выплаты дохода выпадает на нерабочий день, проценты на сумму дохода по Облигациям за нерабочие дни, предшествующие дню выплаты дохода, не начисляются и не выплачиваются.

19. Условия и порядок досрочного погашения облигаций
Облигация может быть предъявлена к досрочному погашению, но не ранее рабочего дня, следующего за днем истечения шести месяцев со дня ее фактической продажи Банком. При этом предъявителю оригинала Облигации выплачивается ее номинальная стоимость и непогашенный доход по дате досрочного погашения Облигации включительно. При досрочном погашении Облигации выплата части номинала Облигации и/или части дохода не производится.

В период обращения Облигаций Банк может принять решение об аннулировании досрочно погашенных Облигаций и/или Облигаций, размещенных Банком на момент принятия такого решения. После принятия указанного решения Банк в установленном порядке письменно уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций соответствующего выпуска.

20. Порядок погашения облигаций
Погашение Облигаций осуществляется Банком, начиная с 31.01.2014, в отношении лиц, предъявивших оригиналы этих Облигаций к погашению, независимо от сроков обращения собственника или иного законного владельца Облигации.

Погашение Облигаций осуществляют филиалы, центры банковских услуг Банка, структурные подразделения Банка, филиалов, центров банковских услуг, а также ОПЕРУ центрального аппарата Банка ежедневно в течение операционного дня соответствующего учреждения Банка (независимо от места продажи Банком Облигации).

При погашении Облигации предъявителю Облигации – Физическому лицу возмещается номинальная стоимость Облигации, а также уплачиваются все непогашенные доходы наличными денежными средствами либо в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

21. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения
Банком не предусматривается конвертация Облигаций в облигации других выпусков с более поздней датой погашения.

22. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций
В случае запрещения Регистрирующим органом сто тридцать восьмого и/или сто тридцать девятого и/или сто сорокового и/или сто сорок первого выпусков облигаций, Банк:

- возвращает инвесторам средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, а также накопленный доход в срок не позднее тридцати дней с момента получения уведомления о запрещении соответствующего выпуска(ов);
- письменно уведомляет Регистрирующий орган о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

23. Порядок обращения облигаций
Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Банк может принимать Облигацию в качестве обеспечения исполнения обязательств физических лиц (залог) или погашения обязательств физических лиц (отступное) не ранее следующего рабочего дня по истечении шести месяцев с дня продажи Облигации Банком.

24. Условия отказа в продаже облигаций
Операции с Облигациями, подлежащие особому контролю в соответствии с законодательством Республики Беларусь о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности, осуществляются при условии предъявления Физическим лицом – участником операции документа, удостоверяющего его личность.

25. Дата и номер государственной регистрации облигаций
Облигации зарегистрированы Регистрирующим органом 12.06.2012. Номер государственной регистрации облигаций: сто тридцать восьмого выпуска – 5-200-02-1496; сто тридцать девятого выпуска – 5-200-02-1497; сто сорокового выпуска – 5-200-02-1498; сто сорок первого выпуска – 5-200-02-1499.

Первый заместитель Председателя Правления Открытого акционерного общества «Сбергательный банк «Беларусбанк» Г.С.Господарик
Главный бухгалтер Открытого акционерного общества «Сбергательный банк «Беларусбанк» И.П.Лысоковская

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 28.08.2008 г., выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100323912.

Открытое акционерное общество «Дорожно-строительный трест № 3» – продавец (организатор аукциона) 05 июля 2012 года ПРОВОДИТ ПОВТОРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

№ п/п	Сведения о предмете аукциона	Начальная цена предмета аукциона, бел. руб.	Место нахождения имущества	Сумма задатка, бел. руб.
Лот № 1	Лодка металлическая	8 446 860	г. Могилев, Славгородское шоссе, 170	845 000

1. Наименование продавца – организатора аукциона, его место нахождения и контактные телефоны: ОАО «ДСТ № 3», г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, тел.: 23 64 24, 28 41 00.
2. Дата, время и место проведения аукциона: 05.07.2012 г. в 11.00 по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, каб. 34.
3. Порядок, в соответствии с которым проводится аукцион: Положение о порядке, организации и проведения аукциона по продаже имущества от 28.05.2009 г. При подаче заявления участника, желающего принять участие в аукционе, подписывается с ОАО «ДСТ № 3» соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
4. Реквизиты текущего (расчетного) счета, на который должна быть перечислена сумма задатка: р/с 3012119241011 в региональной дирекции № 600 ОАО «БПС-Сбербанк» код 369, УНП 700049607, ОКПО 03454762.
5. Место, дата и время окончания приема заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, кабинет 33; дата: 04.07.2012 г.; время: 17.00.
6. Срок возможного снятия имущества с аукциона: за 3 дня до даты проведения аукциона.
7. Сроки подписания договора купли-продажи: в течение 10 рабочих дней после проведения аукциона.
8. Извещение о проведении открытого аукциона по продаже имущества ОАО «ДСТ № 3» опубликовано в газете «Звязда» № 29 от 14.02.2012 г., № 46 от 10.03.2012 г., № 106 от 06.06.2012 г.

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» сообщает о внесении следующих изменений в извещение о проведении 29 июня 2012 года 125-го открытого аукциона по продаже права заключения договоров аренды зданий, сооружений и помещений, находящихся в коммунальной собственности г. Минска (опубликовано в газетах «Звязда» от 16.06.2012 и «Минский курьер» от 15.06.2012): **строки 23, 24, 45, 46, 47, 48, 58 исключаются из текста публикации.**
Телефон для справок 327 40 22. Интернет: www.mgcn.by.

Учреждение образования «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ЛИЦ НА 2012 ГОД для получения послевузовского образования I ступени (аспирантура)

Отрасль науки (шифр и название)	Шифр и название специальности	Количество мест по плану за счет средств республиканского бюджета		
		всего	очно	заочно
01.00.00 — физико-математические науки	01.01.01 — Вещественный, комплексный и функциональный анализ	2	2	-
	01.01.05 — Теория вероятностей и математическая статистика	1	1	-
	01.01.06 — Математическая логика, алгебра и теория чисел	4	4	-
	01.04.07 — Физика конденсированного состояния	1	1	-
05.00.00 — технические науки	05.13.18 — Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ	3	1	2
	08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством	2	2	-
08.00.00 — экономические науки	08.00.12 — Бухгалтерский учет, статистика	1	1	-
	08.00.13 — Математические и инструментальные методы экономики	1	1	-
10.00.00 — филологические науки	10.01.01 — Белорусская литература	1	1	-
	12.00.03 — Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право	1	1	-
12.00.00 — юридические науки	12.00.14 — Административное право, финансовое право, информационное право	1	-	1
	13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и образования	1	1	-
13.00.00 — педагогические науки	13.00.04 — Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры	1	1	-
	Итого	20	17	3

Полную информацию можно узнать по тел. 8 (0232) 578377 или на сайте университета gsu.by.

